

ФАКСІМІЛЬНАЕ
ВЫДАЊНЕ

АЎГЕН КАЛУБОВІЧ

МОВА Ў ГІСТОРЫІ
БЕЛАРУСКАГА
ПІСЬМЕНСТВА

1.

МЮНХЭН — 1974—1975 — ЛЕНДАН

ISBN 978-83-935476-2-3

НАЦЫЯНАЛЬНАЯ КНІГА ЗАБЯСЬПЕЧВАЕ НАРОДУ ВЕЧНАСЬЦЬ (Прадмова выдаўца факсімiле)

Аўген Калубовіч (Каханоўскі) – вядомы беларускі грамадзкі дзеяч, пісьменьнік, гісторык і публіцыст – нарадзіўся ў 1910 годзе ў мястэчку Ціхінічы Рагачоўскага павету Магілёўскай вобласьці. У 1930 годзе асуджаны на тры гады сталінскага канцлягеру за беларускі патрыятызм. Вярнуўшыся з канцлягеру, працаваў настаўнікам. У гады Другой Сусьветнай вайны быў у Менску, уваходзіў у склад Беларускай Цэнтральнай Рады, удзельнічаў у Другім Усебеларускім Кангрэсе (1944 г.). Пасьля вайны – у эміграцыі. Быў прэм'ерам ураду БНР, выдаваў беларускія часопісы, займаўся літаратурай і навукадасьледчыцкай дзейнасьцю, друкаваў кнігі. Памёр у 1987 годзе, пахаваны ў Кліўлендзе (ЗША).

«Мова ў гісторыі беларускага пісьменства» – гэта адна з найлепшых кніжак Аўгена Калубовіча. Кніга выдадзена ў 2-х частках. Шануючы каштоўнасьць яе для нашай гісторыі, мы друкуем тут і прапануем чытачу факсімільнае выданьне яе 1-й часткі.

Гэта адна з тых кніжак, якія выварочваюць душу ад крыўды на жорсткасьць гісторыі, прымушаюць моцна біцца сэрца, і попел пакаленьняў стукае ў скронь. Сухой мовай фактаў, скрупулёзна і педантычна паказана, як пасьлядоўна і мэтадычна нішчылі вялікую беларускую кніжную культуру варвары, войны, акупацыі, ворагі і беспамяцтва.

У гісторыі культуры ёсьць некалькі знакавых эпахальных падзей, якія ў корані зьмянялі ход разьвіцьця чала-

вештва, ствараючы агульную базу для новай культуры і новай асобы. Такімі эпахальнымі падзеямі ў гісторыі цывілізацыі былі пераход да земляробства і аседлага вобразу жыцця, зьяўленьне гарадоў і зьяўленьне друкаванай кнігі. Кніга – найвялікшы чыньнік культуры і гісторыі чалавецтва, кожнай нацыі і народа. Кніга, як і мова, якая ў кнізе рэалізавана, забясьпечвае народу вечнасьць.

Беларусь – гэта гістарычная краіна вялікай кніжнай культуры. Адсюль пайшла першая друкаваная кніга ва Ўсходняй Эўропе. Адсюль ішла культура і асьвета далей на Ўсход, у дзікія стэпы і варварскія гарады. Тут стварылася велізарная кніжная спадчына, бібліятэкі і зборы кніг, якія год за годам пасья ўпадку беларускай дзяржаўнай сілы нішчыла варожая антыкультурная стыхія, варварства, дзікае забыцьцё.

І ўсё ж Беларусь жыве. Гэта таксама цуд, як цудам ёсьць гісторыя яе культуры.

Зянон Пазьняк

Лістапад, 2015 год, Варшава



1. Аўген Калубовіч (Каханоўскі)

ISBN 978-83-935476-2-3



АЎГЕН КАЛУБОВІЧ

**МОВА Ў ГІСТОРЫІ
БЕЛАРУСКАГА
ПІСЬМЕНСТВА**

1.

МЮНХЭН — 1974—1975 — ЛЁНДАН

АЎГЕН КАЛУБОВІЧ

**МОВА Ў ГІСТОРЫІ
БЕЛАРУСКАГА
ПІСЬМЕНСТВА**

1.

МЮНХЭН — 1974—1975 — ЛЁНДАН

Адбітка із час. «Божым шляхам», Лёндан,
1974 г., № 1/139 — 4/142.

УВОДЗІНЫ:
ЛЁС ПОМНІКАЎ
СТАРОГА БЕЛАРУСКАГА ПІСЬМЕНСТВА
(РУКАПІСНАГА Ў ДРУКАВАНАГА)

Лёс помнікаў старога беларускага пісьменства дасьледаваў А. Шлюбскі¹). Займаўся ім 1-шы зьезд беларускіх архэолягаў і архэографіаў у Менску ў 1926 г.²). Шмат дадатковых дадзеных ёсьць у іншых працах і крыніцах.

Пісьмовыя сьведчаньні пра беларускія бібліятэкі й архівы XII—XVIII ст.ст.

Пачаткі беларускіх бібліятэк губляюцца дзесь у пачатках беларускага пісьменства. Але сьведчаньні пра іх, якія да нас дайшлі й дагэтуль нам ведамыя — із пазьнейшых часоў: яны ў розных старых юрыдычных актах, кроніках, творах мэмуарнай і навуковай літаратуры.

Гэта сьведчаньні пра бібліятэкі:

1) манастырскія й царкоўныя — Траецкага манастыра ў Слуцку, 1494 г.³); Усьпенскага

1) АШ.

2) Рэзалюцыі, пратакол і рэфэраты, чытанья на ім (М. Доўнар-Запольскага, З. Даўгялы, М. Мялешкі, А. Ясенева й інш.), апублікаваныя ў кнізе: ІВК ПЗВАА.

3) АЗР, т. 1, 1846 г., № 115.

Ляшчынскага манастыра ў Пінску, 1520 г.⁴⁾; Дабравешчанскага манастыра ў Супрасьлі, 1557⁵⁾, 1645⁶⁾ і 1668⁷⁾ гг.; Сафійскага сабору ў Полацку, 1579⁸⁾, 1654⁹⁾ і 1781¹⁰⁾ гг.; Усьпенскага сабору ў Смаленску, 1611 г.¹¹⁾; базылянскага манастыра ў Полацку (пазьней — Полацкай вуніяцкай сэмінарыі, XVII—XVIII ст.ст.¹²⁾; базылянскага манастыра ў Жыровічах, 1613 (і 1623)¹³⁾, 1634¹⁴⁾, 1636¹⁵⁾, 1661¹⁶⁾ і

4) АШ, § 174.

5) АСД, т. 9, 1870 г., № 20.

6) Там-жа, № 59.

7) Там-жа, № 68.

8) АШ, § 7; Heidenstein Reinhold. De bello Moscovitico commentariorum libri sex. Spiraе, 1591, б. 323. Ёсьць беларускі пераклад «Нататак» — Р. Гайдэнштайн. Пад Полацкам дажджы, Ватэнштэт (Нямеччына), 1946 г. (Сьведчаньне пра бібліятэку — б. 45).

9) А. П. Сапуновъ. Витебская старина, т. 4, Витебскъ, 1885 г., б. 292.

10) I. Stebelski. Dwa wielkie światła na horyzoncie Półockim: żywoty św.św. Ewfozyny i Parascewii, Wilno, 1781.

11) АШ, § 15.

12) Там-жа, § 110 (Д. Довгялло. Поуніатская бібліотека Витебской Духовной Семинарии — Полоцкія Епархіальныя Вѣдомости, 1901 г., № 1—2).

13) Запіс Багданы Працлаўскай 15. XII. 1623 г. у старым Жыровіцкім эвангельлі, які пацвярджае загінуўшае ў 1623 г. наданьне ейнага бацькі Івана Мялешкі за 29. X. 1613 г. Жыровіцкаму манастыру — Збор яп. Паўла (Дабрахотава) у бібліятэцы АН у Пецярбургу (Гл. арт. П. Жуковіча ў «Извѣстія

1713¹⁷⁾ гт.; Мікалаеўскай царквы (был. манастыра) у Бельску, 1636 г.¹⁸⁾; базылянскага манастыра ў Быцені, 1647¹⁹⁾ і 1713²⁰⁾ гт.; брыгіцкага²¹⁾ й язуіцкага²²⁾ манастыроў у Горадні, XVII—XVIII ст.ст.; францішканаў у Вільні, 1655²³⁾, 1748²⁴⁾ і 1749²⁵⁾ гт.; Багазьяўленскага манастыра ў Куцейне (Воршы), 1665 г.²⁶⁾; Траецкага Маркавага манастыра ў Віцебску, 1685 г.²⁷⁾; Спасаўскага Ахорскага манастыра к. Чэрыкава, 1708 г.²⁸⁾; язуітаў у Нава-

Императорской Академіи Наукъ по Отдѣленію русскаго языка и словесности», т. 17, вып. 2, СПб, 1912 г., б. 234).

14) Запіс перапішчыка Н. Казіцкага на канцы Кормчай 1634 г. (Добрянскій, № 242).

15) АСД, т. 12, 1900 г., б. 35.

16) Там-жа, б. 74.

17) Там-жа, б. 4.

18) АВАК, т. 33, 1908 г., № 195.

19) Дароўны запіс віленскага бурмістра Ів. Яцкавіча ў 1647 г. на падараванай ім гэтай бібліятэцы кнізе «Сказанія полезная о латинох...», XV ст. (Добрянскій, № 269).

20) АСД, т. 12, б. 4.

21) БелСЭ, т. 4, 1971 г., б. 19.

22) Там-жа, б. 20.

23) ЛЕ, т. 1, 1953 г., б. 483.

24) Там-жа.

25) Там-жа.

26) РИБ, т. 5, СПб, 1878 г., № 204.

27) АШ, § 25.

28) Там-жа, § 29.

градку, 1754 г.²⁹⁾; дамініканаў у Горадні, XVIII ст.³⁰⁾;

2) школьныя — Віленскай язуіцкай акадэміі, 1570³¹⁾, 1572³²⁾, 1579³³⁾, 1610³⁴⁾, 1623³⁵⁾ і 1655³⁶⁾ гг.; Слуцкай кальвінскай калегіі, 1649 г.³⁷⁾; Полацкай язуіцкай калегіі, 1790 г.³⁸⁾; паязуіцкіх базылянскіх і піярскіх калегіяў і гімназіяў у Менску, Слуцку, Бабруйску, Мазыры, Пінску, Паставах, Халопенічах, Барунах к. Ашмянаў, Лідзе, Шчучыне, Горадні, Наваградку, Слоніме, Жыровічах, Лыскаве к. Ружанаў, Берасьці й інш., 1801 г.³⁹⁾; і

3) прыватных асобаў — Слуцкіх князёў

29) LE, там-жа.

30) Там-жа.

31) АШ, § 72; К. Харламповичъ. Западнорускія праваславныя школы XVI и начала XVII в., Казань, 1898 г., б. 56.

32) Там-жа.

33) Там-жа.

34) АШ, § 14; Харламповичъ, б. 60.

35) АШ, § 72; J. Łukaszewicz. Historia szkół w Koronie i w Wielkiem Księstwie Litewskiem z najdawniejszych czasów aż do roku 1794, t. 4, Poznań, 1851, б. 41.

36) АШ, § 72; Памятная книга Гродненской губернии на 1866 г., б. 52.

37) А. Мальдзіс. Сьляды продкаў — ЛІМ, № 56/2517 за 23. X. 1970 г., б. 12.

38) LE, там-жа.

39) Белоруссия в эпоху феодализма, АН БССР, т. 2, Минск, 1960 г., б. 482.

Алелькавічаў, XV—XVI ст.ст.⁴⁰); уласьнікаў Жыгровічаў Солтанаў, 1487—1545⁴¹) і 1516⁴²)

40) Аб ёй ёсьць шмат сьведчаньняў. Да найранейшых кніг яе належаць Слуцкі сьпісак 2-ой пал. XV ст. Беларускага летапісу 1446 г. і Летапіс Слуцка XV ст. Тады кніжкі, якія для кн. Юр'я Сымонавіча († 1542 г.) перапісваў Юстын Яцкавіч (чачаранін), і г. д.

41) Прып'іскі на шэрагу кніг з гэтае бібліятэкі сьведчаць аб тым, што Солтаны ня толькі набывалі кнігі, але й мелі сваіх перапішчыкаў. На загад маршалка гаспадарскага Солтана Аляксандравіча, у 1487 г. дзяк ягоны Сенька перапісаў для яго, праўдападобна, у Слоніме (маршалак быў тады Слоніmsкім намесьнікам) «Минею м'сячную» на сакавік і красавік месяцы (Добрянскі, № 161), а перад тым — «Минею м'сячную» на студзень і люты (Добрянскі, № 156). У 1496 г., ужо па сьмерці маршалка, відаць, у Бельску (апошнія годы жыцьця ён быў Бельскім намесьнікам) іншым перапішчыкам для яго быў перапісаны «Прологъ» (Добрянскі, № 100). У 1537 г. два перапішчыкі перапісалі для сына ягонага, Аляксандра Солтанавіча (таксама маршалка гаспадарскага), Службу сьв.св. Барысу й Глебу із парэміямі й Служэбнік. У 1545 г. у іншым двары Солтанаў (Шэпкінях к. Вільні) дзяк Аляксандра Солтанавіча, Міхайла, перапісаў для яго Багародзічнік (Пазьней кніжкі 1537 і 1545 гг. былі спытаны ў вадзін зборнік — М. Н. Тихомир'ев. Описание Тихомировского собрания рукописей, Москва, 1968 г., № 11, бб. 19—20).

42) Із гэтага году ў Літоўскай Мэтрыцы захаваўся сьпіс часткі кніг бібліятэкі Солтана Аляксандраві-

гг.; вялікага князя ў Вільні, 1510⁴³), 1562⁴⁴), 1570⁴⁵) і 1572⁴⁶) гг.; сьвятара Юр'еўскай царквы ў Вільні а. Мацея, 1522 г.⁴⁷); графаў Храбтовічаў у Шчорсах к. Наваградка, 1545 г.⁴⁸) і кан. XVIII ст.⁴⁹); каталіцкага біскупа ў Вільні Валерыяна (Пратасевіча), 1579 г.⁵⁰); старасты Горадзенскага пав. Аляксандра Хадкевіча ў Гарадку к. Беластоку, 1582 г.⁵¹); менскага мешчаніна Мартына Вольскага, 1582 г.⁵²); князёў Радзівілаў у Нясвіжы, 4-ая чвэрць XVI ст.⁵³), 1671⁵⁴), 1726⁵⁵) і 1772⁵⁶) гг.; берась-

ча, «што у Вильни были пры немъ» — РИБ, т. 20, СПб, 1903 г., б. 872.

43) Кніга Судовых спраў № 2 Літоўскай Мэтрыкі, 1510 г., арк.арк. 153—162.

44) LE, там-жа.

45) Там-жа.

46) АШ, § 72; Харламповичъ, б. 56.

47) АСД, т. 6, 1869 г., № 5.

48) Першая ведамая датаваная кніга гэтай бібліятэкі — рукапіснае эвангелье Багдана Храбтовіча з 1545 г. (Россія, подъ ред. В. П. Семенова, СПб, т. 9, 1905 г., б. 430).

49) Polski Słownik Biograficzny, Kraków, т. 3, б. 443; А. Сьцяпаняў. Вібліятэка ў Шчорсах — час. «Беларусь», Мінск, 1955 г., № 7, б. 28; С. Палеес. Па роднай Беларусі, Мінск, 1958 г., б. 133.

50) АШ, § 72; Харламповичъ, б. 56.

51) Аб ёй сьведчыць М. Стрыйкоўскі ў сваёй Кроніцы, т. 1, б. 253 (Варшаўскага перадруку 1846 г.).

52) АВАК, т. 36, 1912 г., б. 58.

53) Заснаваў яе кардынал Юры († 1600 г.) — Иконниковъ, т. 1, кнг. 2, б. 1241.

цейскага мешчаніна Гурына Федаровіча, 1624 г.⁵⁷); віденскага бурмістра Съцяпана Лябедзіча, 1649 г.⁵⁸); арганізатара Слуцкай кальвінскай калегіі Андрэя Дабранскага, 1649 г.⁵⁹); падканцлера Вялікага княства Літоўскага Казімера Сапегі (заснаваную бацькам ягоным — канцлерам і пісьменьнікам Львом Сапегаю, † 1633 г.), 1655 г.⁶⁰); полацкага вуніацкага архіяпіскапа Габрыэля Каляды (1655—66 гг.) і ягоных наступнікаў (Фларыяна Грабніцкага й Ясона Смагажэўскага), XVII—XVIII ст.ст.⁶¹); магілёўскага магната Тамаша Трызніча, 1661 г.⁶²); Рачынскіх у Смаленску, 1669 г.⁶³); магілёўскага войта кан. XVII — пач.

54) Як гэта відаць із прыпіскі ў канцы Радзівілаўскага сыпіску XV ст. Пачатнага летапісу, у гэтым годзе ён быў пакладзены на перахаваньне ў бібліятэку Кёнігсбэргскага замку. На прыклееным да кнігі друкаваным ярлыку зазначана, што яна із Boguslao Radzivilio Bibliothecae — Полное собрание русских летописей, т. 1, Москва, 1962 г., б. VI.

55) У гэтым годзе кн. Міхал Радзівіл нанова ўсталяваў бібліятэку ў вадбудаваным ім замку — ЭС, т. 20, 1897 г., б. 915.

56) АШ, § 37.

57) АВАК, т. 6, 1872 г., б. 243.

58) Там-жа, т. 9, 1878 г., бб. 481-483.

59) Мальдзіс, там-жа.

60) АШ, § 72.

61) Там-жа, § 110.

62) АВАК, т. 34, 1909 г., № 178.

63) С. Бёлокуровъ. О библиотекъ московскихъ государей въ XVII ст., Москва, 1899 г., б. 36.

XVIII ст.ст. Хведара Казановіча⁶⁴); канцлера й пісьменьніка Яна Сапегі (†1751г.) у Кодэні пад Берасьцем, XVIII ст.⁶⁵); князёў Сапегай у Ружанах (у 1786 г. перавезеную ў Дзярэчын к. Зэльвы), 1748—50 гг.⁶⁶) і XVIII ст.⁶⁷); слонімскага старасты Фларыяна Стравінскага ў двары Накрышках Наваградзкага пав., заснаваную ў 1760—70 гг.⁶⁸); кн. Міхала Агінскага ў Слоніме, 4-ая чвэрць XVIII ст.⁶⁹); і шмат іншых⁷⁰).

64) ИЮМ, т. 10, 1879 г., б. 376. Зьбіраць кнігі для гэтай бібліятэкі ўжо пачаў, відаць, продак ягоны, таксама войт, Пятро Казановіч, у пасьяротным інвэнтары маёмасьці якога, уложаным у 1683 г., ёсьць сьпіс 15 кніг (ИЮМ, т. 9, 1878 г., б. 163).

65) ЭС, т. 28, 1900 г., б. 395.

66) А. Тычына. Экслібрыс нашага мінулага — ЛІМ, № 43/2569 за 22. X. 1971 г., б. 14.

67) АШ, § 77; ЭС, т. 10, 1893 г., б. 482.

68) А. Мальдзіс. Тры месяцы пошукаў, знаходак і сустрэч — Польшча, 1973 г., № 7, бб. 204-206.

69) Тычына, там-жа.

70) «Ключи отъ книгъ» Купяціцкага Увядзенскага манастыра к. Пінску былі ў намесьніка ігумена манастыра, Апанаса Філіповіча, пісьменьніка й пазьнейшага сьвятога («Діаріушъ» А. Філіповіча, 1646 г. — гл. публікацыю яго ў А. Коршунава «Афанасий Филипович», АН БССР, Минск, 1965 г., б. 109). У 1685 г. на перахаваньні ў Віцебскім Маркавым манастыры былі бібліятэчкі із Сялютаў, Салаўёва, Пагосьціч і інш. прыходаў, а таксама й прыватных асобаў зь Віцебску (АШ, § 25).

Можна думаць, што прынамся ў частцы выпадкаў пра бібліятэкі сьведчаць кнігі, якія ў каталёгу кніг Супрасьельскага манастыра 1557 г. паказаныя як дар манастырскай бібліятэцы ад мітр. Язэпа Солтана († 1521 г., Наваградак), скарбнага Вялікага княства Літоўскага Яцка, Сапегі (невядома каторага), Таранкоўскага й м. Жабінка Берасьцейскага пав.; кнігі ў двары ваяводы Менскага Багдана Сапегі ў Боцьках к. Бельску, у царкве сьв. Сымона ў Камянцы й у Берасьці, якія ў 1621 г. называе З. Капысьценскі ў кнізе «Палинодія» (РИБ, т. 4, 1878 г., бб. 991-992); таксама кнігі магілёўскага друкара кан. XVII — пач. XVIII ст. ст. Максіма Вапчанкі, якія к. 1683 г. у яго вымяняў воіт Магілёўскі Пятро Казановіч (ИЮМ, т. 9, б. 163).

«Огромное по тому времени собрание книгъ Симеона Полоцкаго» па сьмерці ягонай у Маскве (1680 г.) было забранае ў бібліятэку Маскоўскай сынадальнай друкарні (ЭС, т. 3, 1891 г., бб. 789 і 803). Уласнаручныя полацкія напісы на шэрагу кніг гэтай бібліятэкі даюць права прыпушчаць, што паэта й прафэсар Полацкай праваслаўнай калегіі пачаў зьбіраць сваю бібліятэку яшчэ ў Полацку, у 1640—60-ых гг. Невялікія, але каштоўныя бібліятэчкі засталіся па сьмерці й іншых беларускіх эмігрантаў у Расеі: намесьніка Іверскага манастыра к. Ноўгараду Ёіля Труцэвіча (был., у 1623—54 гг., ігумена Куцейнаўскага манастыра ў Воршы й кіраўніка манастырскай друкарні) — кнігі пераважна куцейнаўскага друку, а із рукапісных невядомая сёньня «лѣтопись, мелкаго уставнаго письма, въ переплетѣ» (наводля вопісу 12. XI. 1673 г. — РИБ, т. 5, № 325) і архім. Спаскага манастыра й рэктара духоўнай сэмінарыі ў 1776—88 гг. у Яраславе Ёіля (Яна Быкоўскага, мажліва, із Менскага

ваяводзтва) — старадрукі, рэдкія рукапісныя кнігі, а ў тым і зборнік із адзіным, дайшоўшым да кан. XVIII ст. сьпіскам «Слова аб палку Ігаравым», трапіўшым у 1795 г. да графа А. Мусіна-Пушкіна, першага публікатара пазмы (Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы АН СССР, т. 12, Москва-Ленинград, 1956 г., бб. 42-45; Польша, 1971 г., № 11, б. 217).

Апрача таго, нам ведамыя бібліятэкі, пра якія мы хоць і не адшукалі дакументальных сьведчаньняў із XII—XVIII ст. ст., але пра якія ёсьць большыя ці меншыя падставы меркаваць, што яны ўзьніклі ці маглі ўзьнікнуць перад XIX ст.: бібліятэка дамініканскага касьцёлу ў Віцебску, Дзявяткавіцкага двара ў Слоніміскім пав., цэркваў у сс. Насілава к. Маладзечны й Жукаў Барок к. Стоўпцаў (мова пра іх наперадзе); дамініканскага манастыра ў Полацку, піярскага ў Пчучыне, бэрнардынскага ў Слоніме й цэркваў сьв. Юр'я й Раства Хрыстовага ў Слуцку (некаторыя весткі пра іх падае В. Цыбуля. Манастырскія і царкоўныя бібліятэкі ў Беларусі — час. «Помнікі гісторыі і культуры Беларусі», Мінск, 1970 г., № 3, бб. 50-51); Віленскага Сьвятадухаўскага манастыра (пры якім у XVII—XVIII ст. ст. была друкарня й якая пазней мела «множество древнихъ рѣдкихъ изданій» XVI—XVIII ст. ст. і манастырскі архіў старых актаў — Л. И. Денисовъ. Православные монастыри Российской империи, Москва, 1908 г., бб. 62-63), графаў Тызэнгаўзаў у Паставах (адзін зь якіх, Антон, скарбны літоўскі, меў у Горадні ўласную друкарню), Забельскай (у м. Вальнцох) дамініканскай гімназіі к. Дзісны (пра яе ёсьць сьведчаньні з 1822 г. — АСД, т. 14, б. 128), графаў Гутэн-Чапскіх у двары Станькава к. Койданава (рукапісныя зборы зь

Старшыня Віленскай архэаграфічнай камісіі расейскі славісты П. Бяссонаў, які ў 1860-ых гг. зьбіраў у Беларусі фальклёрныя матар'ялы, сьцьвярджаў, што беларускі «Край... даўдэ до послѣдняго времени на 25 квадратныхъ верстѣ выставляль по крайности по одной обширной бібліотекѣ, кромѣ мелкихъ»⁷¹⁾. Гэта, бязумоўна, пераўвялічэньне, але, відаць, ня так далёкае ад праўды. Да нашых няпоўных сьведчаньняў можна было-б бяз рызыкi дадаць, што большыя ці меншыя бібліятэкі былі пры кожным манастыры, шмат якіх цэрквах⁷²⁾, усіх калегіях і

яе, а ў тым і ведамы сыпісак Ліста да Абуховіча, вывезеныя ў бібліятэку князёў Чартарыйскіх у Кракаў), бэрнардынскага касьцёлу ў м. Будславе на Вялейшчыне й г. д. Апошняя, што дахавалася ў скляпеньнях касьцёлу, фундаванага ў 1504 г. в. кн. Аляксандрам Казімеравічам, была выяўленая жыхарамі Будслава ў 1961 г. і перададзеная Дзяржаўнаму гістарычнаму музэю БССР у Менск. Які склад яе быў раней — невядома, але ў 1961 г. тут было болей за 1.000 кніг XVI—XVIII ст. ст., галоўна ў лацінскай мове, друкаваных як у Беларусі (Нясьвіж, Полацак і інш.), так і ў заходня-эўрапейскіх друкарнях (Вэнэцыя, Ляйпцыг, Франкфурт на Майне, Цюрых, Ліён, Льеж, Данцыг і інш.) — Польша, 1961 г., № 8, б. 191.

71) Пётр Бессоновъ. Бѣлорусскія пѣсни, Москва, 1871 г., б. V.

72) Можна, прыкладам, дадаць тут пра сьведчаньні аб кнігах у 1571 г. у Росьскай царкве Ваў-

іншых школах, княжых і магнацкіх дварох і г. д. Актыўнасьць беларускіх асяродкаў перапісваньня кніг у XI—XVII ст.ст. і шматлікіх друкарняў у XV—XVIII ст.ст. можа найлепей прамаўляць за гэта.

Блізу ўва ўсіх выпадках у паказаных намі крыніцах даюцца тыя ці іншыя дадзеныя пра бібліятэкі.

У вадных із іх ёсьць дадзеныя пра ахвяры бібліятэкам на набыцьцё кніг. У 1623 г. пісар Вялікага княства Літоўскага Вярбіцкі запісаў Віленскай язуіцкай акадэміі адзін свой двор з тым, каб із прыбыткаў гэтага двара 100 залатовак што году ішло на куплю кніг для бібліятэкі акадэміі. У 1649 г. кн. Багуслаў Радзівіл купіў за 5.000 залатовак бібліятэку памерлага А. Дабранскага для Слуцкай кальвінскай калегіі⁷³⁾. У 1661 г. настаўнік сьпелу ў Жыровічах а. Гіляры Скаржынскі ахвяраваў бібліятэцы Жыровіцкага манастыра на кнігі 2.500 залатовак.

кавыскага пав. (АСД, т. 1, 1867 г., б. 146). У рэвізіі вуніацкіх прыходаў Наваградзкага й Цырынскага дэканатаў за 1798 г. прыводзяцца кароткія сьпісы рукапісных і друкаваных кніг у цэрквах м. Палонка (АСД, т. 13, 1902 г., бб. 156-158), м. Востраў, с. Астраўкі (Там-жа, б. 182) і інш.

⁷³⁾ Як устанавіў віленскі дасьледчык гісторыі гэтай самай багатай кальвінскай бібліятэкі ў Беларусі В. Студніцкі, кнігамі яна папаўнялася й у XVIII ст. Яшчэ ў 1829 г. случчак Юры Аколаў падараваў ёй болей за 1.000 кніг, частка якіх паходзі-

У бальшыні крыніцаў прыводзяцца дадзеныя пра колькасць кніг у бібліятэцы, пра мовы, у якіх яны пісаныя ці друкаваныя⁷⁴), даюцца назвы кніг і г. д. У сьведчаньні 1623 г. пра бібліятэку Жыровіцкага манастыра ёсьць усяго агульная заява, што ў ёй былі «эвангельлі й шмат кніг царкоўных», тады як у наданьні манастыру новага ўласніка Жыровічаў каштэляна Івана Мялешкі ў 1613 г. быў «падрабязны інвэнтар». Кнігі бібліятэкі магилёўскага войта Х. Казановіча апісаныя паводля іхнага фармату ці месца перахаваньня: вялікіх — 15, «вполдесть» — 33, у чацьвёрку — 24, аркушовых — 4; каля 10 кніг — у шкатулцы; апрача таго — дзённікі «рускі» (беларускі) і польскі. Бібліятэка вялікага князя ў Вільні ў 1510 г. мела 90 кніг у чатырох мовах — царкоўнаславянскай, беларускай, лацінскай і чэскай (4 кнігі). У царкоўнаславянскай і беларускай мовах гэта былі кнігі багаслужбовыя, біблейныя, навукова-

ла зь бібліятэкі Браніцкай, сястры караля Станіслава Аўгуста (А. Мальдзіс. Сьляды продкаў, б. 12).

74) Тут ня выключаюцца й кнігі ў лацінскай і іншых мовах, тымбалей, што ў Беларусі лацінская мова была адной з моваў пісьменства. Дадамо для аналёгіі, што «в единственной государственной библиотеке России», у бібліятэцы АН у Пецярбургу, у 1725 г. расейскіх кніг было ўсяго 2%, а ў кан. XVIII ст. — 9%; рэшта-ж — «на всех прочих языках в совокупности» (Книга, сб. 10, 1965 г., бб. 273-274).

тэалягічныя (Яна Залатавуснага, Васіля Вялікага й інш.) і мастацкае літаратуры (чэцьці-мінеі, пралог, паасобныя жыцьці, летапісец і г. д.) — усіх 38. У часе 1545—62 г. колькасць кніг у бібліятэцы была збольшана да 2.873 тамоў. У 1570 г. яна мела ўжо 4.000. Бібліятэка біскупа Валерыяна, перададзеная па ягонай сьмерці (1579 г.) бібліятэцы Віленскай акадэміі, мела некалькі тысяч кніг. У бібліятэцы бургістра С. Лябедзіча спасярод друкаваных кніг — выданьні Ф. Скарыны, Віленскага Траецкага манастыра, Мамонічаў, Астроскай друкарні й інш. Із кніг Куцейнаўскага манастыра (калі ня браць на ўвагу некалькіх ведамых рукапісных кніг) захаваліся сьпіс толькі друкаў — 1206 кніг выданьня манастырскай друкарні 1632—54 г. Бібліятэка падканцлера К. Сапегі ў 1655 г. мела болей за 3.000 кніг. Дамініканская ў Горадні ў кан. XVIII ст. — 10.000 тамоў. Нясвіская бібліятэка Радзівілаў у 1772 г. налічвала блізка 20.000 кніг у розных мовах, а ў тым і беларускай. Бібліятэка ў Шчорсах за канцлера Якіма Храбтовіча, гісторыка й архэоляга (4-ая чвэрць XVIII ст.), мела некалькі дзясяткаў тысяч тамоў, зь якіх болей за 6.000 рэдкіх выданьняў і ўнікальных рукапісаў, найбольш з гісторыі й этнаграфіі Беларусі й Польшчы. Паводля справаздачы з 18. XI. 1801 г. (г. зн. на 6-ым годзе маскоўскай акупацыі заходняй Беларусі), у бібліятэках пазуіцкіх базылянскіх і піярскіх гімназіяў і

калегіяў яшчэ было кніг: у Горадні — 3128, Наваградку — 908, Лідзе — 627, Шчучыне — 318, Жыровічах — 304, Барунах — 226, Слоніме — 210, Берасьці — 142, Лыскаве — 56 і г. д. і ўжо значна меней на землях, акупава-ных на 2 гады раней (у Мазыры — 51, Менску й Бабруйску — па 48, Пінску — 45, Паставах — 42, Слуцку — 29, Халопенічах — 21), а ўсяго разам — 6296. Трэба думаць, што гэтыя былі кнігі ня толькі з XVIII, а й папярэдніх стагодзьдзяў — старадрукі й рукапісы. Багатымі былі бібліятэкі вышэйшых школаў, асабліва Віленскай акадэміі (18.000 тамоў у кан. XVIII ст.) і Полацкай калегіі (болей за 23.000 у пач. XIX ст.).

Аднак самай багатай із старэйшых беларускіх бібліятэк была, відаць, бібліятэка Сафійскага сабору ў Полацку, ведамая ад XII ст. У 1579 г. па вызваленьні горада ад маскоўскіх войскаў Івана Грознага, акупаваўшых Полацак у 1563 г., паводля прыгадваных нататак сакратара С. Баторага Р. Гайдэнштайна, у саборы «знайшлі... вельмі багатую бібліятэку. Як сьведчылі адукаваныя людзі, мо багацейшую, чымся ўся здабыча разам. У ёй былі розныя летапісы, а найболей — працаў дактароў грэцкае царквы, спаміж якіх і «Нябесная й царкоўная гіерархія» Дзяніса Арэапагіта. Усе гэтыя кніжкі пісаныя славянскай⁷⁵⁾ мовай...» Царкоўны гіс-

75) Г. зн. пацаркоўнаславянску й пабеларуску.

торык XVIII ст. I. Съцябельскі, які спецыяльна даследаваў гісторыю Полацкай Сафіі, у менаванай намі публікацыі да папярэдняга дадаў, што «у гэтай знакамітай бібліятэцы», каторая мела «дужа шмат» кніжок, із рэдкіх кніг, апрача твору, прыпісванага вучню апостала Паўла Дзянісу, «былі і якіясь кнігі сьвятога Мятода, славянскага апостала, ды брата ягонага, сьвятога Кірылы...»⁷⁶

Архівы Беларусі бяруць свой пачатак ад XII—XIII ст.ст. Пра найстарэйшы зь іх — **Архіў старажытных актаў Полацкага княства ў Бельчыцкім Барысаглебскім манастыры**⁷⁷), дзе былі дакуманты ад XII ст. — у пач. XIX ст. сьведчыць архэограф П. Кэпэн.⁷⁸

Справай арганізацыі й утрыманьня архіваў у Вялікім княстве Літоўскім займаўся сам урад. Галоўны дзяржаўны архіў да 1511 г. знаходзіўся ў Троцкім вялікакняжым замку. У сярэдзіне 1480-ых гг. в. кн. Казімер рэарганізаваў яго: ён загадаў, апрача далей-

76) М. Улашчык. Кніга пра Полацкую зямлю — Польша, 1967 г., № 4, б. 239.

77) У Бельчыцах (пад Полацкам) была рэзыдэнцыя Полацкіх князёў, а ў манастыры — Полацкіх архіепіскапаў.

78) Рукапісны «Путевыя записки 1821 года Петра Кепена» — Архіў АН СССР у Ленінградзе, ф. 30, воп. 1, спр. 136, бб. 23-24 (Л. В. Алексеев. Полоцкая земля в IX—XIII вв., АН СССР, Москва, 1966, бб. 11 і 229).

шага перахоўвання ўсіх арыгінальных дакумантаў, для важнейшых зь іх завесці кнігі, куды із арыгіналаў былі ўпісаныя ранейшыя дакуманты, пачынаючы ад 1386 г., і для сталага ўпісвання ў іх наступных. Так паўстала пры Галоўным архіве г. зв. Літоўская Мэтрыка — самы поўны й дакументальны летапіс Вялікага княства Літоўскага. У 1511 г. архіў быў перавезены ў Віленскі замак. Тут, на загад канцлера Л. Сапегі, усе кнігі Літоўскай Мэтрыкі ў працягу 14 год (1594—1607) былі перапісаныя нанова, а старыя пакладзеныя на схов у скарб.⁷⁹⁾ Галоўны архіў із Літоўскай Мэтрыкай былі пад апекаю самога канцлера й загадам сакратара ўраду.⁸⁰⁾ У кан. XVIII ст., пасля колькіразовых выпадкаў гібелі часткі ягонных кніг і дакумантаў, ён меў вялізарную колькасць арыгінальных дзяржаўных актаў⁸¹⁾ і 566⁸²⁾ тамоў

79) У 1773 г. для архіву Кароннай Мэтрыкі ў Варшаве із Літоўскай Мэтрыкі былі перапісаныя лацінкай дакуманты 1386—1511 гг. — 29 тамоў.

80) Аб гэтым зазначалася й у загалюках кніг, прыкладам: «... за справованья в тот часъ (... вь року 1597) Метрикою... Александра Корвина Кросевьского, писара его милости канцлярейского...» (Кніга Запісаў 3).

81) Пра гэта можа сьведчыць такі факт: калі ў 1636 г. архіў спатрэбілася забраць із вялікакняжага замку, для яго былі набытыя два асобныя мураванья будынкi — дом Яна Ключатага на Ві-

in folio Літоўскай Мэтрыкі за 409 год (1386—1794) беларускай гісторыі.⁸³⁾

У сяр. XVI ст. пастановамі соймаў былі рэарганізаваныя архівы ўсіх паведавых⁸⁴⁾ і ваяводзкіх⁸⁵⁾ судоў,⁸⁶⁾ адкалі ў іх усюды былі заведзеныя актавыя кнігі, якія ад кан. XV — пач. XVI ст.ст. ужо вяліся ў замкавых судах і некаторых адміністрацыйных установах. Тады-ж паўставалі магістрацкія (і магдэбурскія) архівы ўва ўсіх беларускіх га-

ленскім рынку й блізка ад яго дом Ланга на Шкляной вуліцы.

82) ЭС, т. 19, 1896 г., б. 199.

83) З. Даўгла Літоўская Мэтрыка і яе каштоўнасьць для вывучэньня мінуўшчыны Беларусі — ІВК ПЗБАА, Рэфэраты, бб. 53-59; яго-ж. Літоўская Мэтрыка, Рыга, 1933 г.; Н. Г. Бережков. Литовская Метрика как исторический источник, ч. 1, АН СССР, Москва-Ленинград, 1946 г., бб. 3-6; В. И. Пичета. Белоруссия и Литва XV—XVI вв., АН СССР, Москва, 1961 г., бб. 647-650, і інш.

84) Пастанова Берасьцейскага сойму 1544 г., арт. 23 — С. Działyński. Zbiór praw Litewskich od roku 1389 do roku 1529. Tudzież rozprawy sejmowe o tychże prawach od roku 1544 do roku 1563, Poznań, 1841, б. 412.

85) Пастанова Віленскага сойму 1551 г., арт. 6 — Там-жа, б. 455.

86) Архэограф Лялін сьведчыць, што ў Віленскім, Троцкім і Менскім ваяводзтвах было ўсіх 203 суды, і кожны зь іх меў свой архіў (В. А. Лялинь. Виленский Центральный Архивъ — Сборникъ Археологическаго Института, СПб, 1878 г., кнг. 1, отд. 1, б. 25).

радох: пра некаторыя зь іх, прыкладам, пра Магілёўскі, ёсьць сьведчаньні ў летапісах,⁸⁷ а пра іншыя сьведчаць самыя архівы, што часткава ўцалелі й апублікаваныя.⁸⁸)

У I-ай пал. XVII ст. канчальна сфармаваліся архівы Галоўнага трыбуналу ў месцах ягонных сэсіяў — у Вільні,⁸⁹) Наваградку⁹⁰) й Менску.⁹¹)

Апрача таго, у XIV—XVIII ст.ст. узьніклі царкоўныя архівы — мітрапалічы, эпархіяльныя, манастырскія й некаторыя прыхадзкія розных веравызнаньняў (інфармацыі пра іх будуць прыведзеныя пазьней) і архівы прыватныя — пераважна князёў (Мсьціслаўскіх, Лукамскіх, Слуцкіх, Кобрынскіх, Агінскіх і г. д.) і магнатаў (Гаштаўтаў, Хадкевічаў, Валовічаў і г. д.). Із апошніх, што дожылі да XIX і XX ст.ст., найбольш ведамыя

⁸⁷) Летапіс Магілёва пад 1708 г. — АСД, т. 2, 1867 г., б. LXII.

⁸⁸) АВАК, т. 6 (Берасьце, Кобрын, Камянец), тт. 9 і 10, 1878 і 1879 гг. (Вільня), т. 39, 1915 г. (Магілёў) і інш.; ИЮМ, тт. 4-6, 1873—1874 гг. (Полацк), тт. 7-17, 30 і 32, 1876—1888, 1903 і 1906 гг. (Магілёў), тт. 17 і 18, 1888 г. (Крычаў), тт. 18 і 19, 1888 і 1889 гг. (Віцебск) і інш.

⁸⁹) Для Віленскага, Троцкага й Полацкага ваяводзтваў — АВАК, тт. 11-13 і 15, 1880—1886 і 1888 гг.

⁹⁰) Для Наваградзкага й Берасьцейскага ваяводзтваў — Россія, б. 540.

⁹¹) Для Менскага, Віцебскага й Мсьціслаўскага ваяводзтваў — АШ, § 35.

— князеў Сапегаў у Дзярэчыне,⁹²⁾ графаў Храбтовічаў у Шчорсах⁹³⁾ і Бешанковічах,⁹⁴⁾ князеў Любецкіх у Шчучыне,⁹⁵⁾ графаў Цішкевічаў у Лагойску,⁹⁶⁾ князеў Вішнявецкіх у Брагіне⁹⁷⁾ й Прозараў у Хойніках.⁹⁸⁾

Асобна мусім назваць Нясвіскі архіў у замку князеў Радзівілаў.⁹⁹⁾ Хоць тут і была частка дакумантаў прыватных (акты саміх Радзівілаў, Кішкаў і іншых — да 8.400 сем'яў), у сваёй асноўнай частцы ён меў характар дзяржаўнага, дзеля чаго й заснаваны быў у 1551 г. адумысловым прывілеем в. кн. Жыгімонта Аўгуста.¹⁰⁰⁾ У архіве захоўваліся арыгіналы (рэдка — копіі) вялікакняжых і каралеўскіх прывілеяў, унівэрсалаў, лістоў і іншых дакумантаў; соймавыя дзённікі (31 сойму — 36 тамоў); канцлерская мэтрыка Мі-

92) М. О. Безъ-Карниловичъ. Историческія свѣденія о примѣчательнейшихъ мѣстахъ въ Бѣлоруссіи, СПб, 1855 г., бб. 49, 89 і 144; Иконниковъ, т. 1, кнг. 1, бб. 258-259 і т. 1, кнг. 2, бб. 1237-1238.

93) Polski Słownik Biograficzny, там-жа; Сьцяпанаў, там-жа.

94) АШ, § 131.

95) Иконниковъ, т. 1, кнг. 2, б. 1237.

96) Там-жа, б. 1238.

97) Там-жа, б. 1239.

98) Там-жа.

99) Пазьней іншым разам ён. як і бібліятэка, быў у палацы Радзівілаў у м. Палонка к. Міра.

100) Volumina legum, выданьне 2-ое, т. 7, СПб, 1860 г., бб. 399-400.

калая Радзівіла за 1511—18 гт.; царкоўныя акты праваслаўнай, каталіцкай, пратэстанцкай і вуніацкай цэркваў; вялікі збор лістоў шматлікіх дзяржаўных мужоў (Хадкевічаў, Сапегаў, Астроскіх і г. д.), і інш. У 1867 г., пасля рабункаў і паленьняў архіву ў 1814—1836 гт., у ім яшчэ засталася (без далучанага к таму часу збору кн. Вітгэнштэйна) 254.846 дакумантаў, пачынаючы ад XIV ст., спаміж якіх — 1.246 пэргамінных.¹⁰¹⁾

Падобна бібліятэкам, якія мелі каталёгі кніг, галоўнейшыя архівы мелі рэстры дакумантаў — усіх ці мінімальна выдатнейшых.¹⁰²⁾

Пра ахову архіваў былі спецыяльныя ўрадавыя пастановы й асобны артыкул¹⁰³⁾ у Ста-

¹⁰¹⁾ П. А. Гильтебрандтъ, уступны артыкул да АСД, т. 7, 1870 г.; Иконниковъ т. 1, кнг. 2, бб. 1239—1241; Dr. E. Barwiński. Archiwum ks. Radziwiłłów w Nieświeżu — Archiwum Komisji Historycznej, т. 11, Kraków, 1909—1913, бб. 1-10; АШ, § 98.

¹⁰²⁾ У кнігах Літоўскай Мэтрыкі гэта адзначана ў іхных загатоўках: «Мэтрыка привильевъ, данин, потверженей и инших розных справ короля его милости Жикгимонта Першого от року 1518 до року 1523. Переписана, зрэстрована (падкр. нашае — АК) и знову интроликована за росказаньем ясневелможьного пана его милости, пана Льва Сапеги, канцлера Великого князства Литовского... в року тысеча пятьсот девятьдесятъ осмомъ» (Кніга Запісаў 10). У Нясвіскім архіве рэстры былі блізу на ўсе дакуманты (Гильтебрандтъ, там-жа).

¹⁰³⁾ Арт. 13, разьдз. IV.

туце 1588 г. У часе войнаў важнейшыя зь іх эвакуяваліся із раёнаў вайсковых дзеянняў. Таму пра Нясвіскі архіў, прыкладам, у пастанове сойму 1768 г. сьведчыцца, што ягонья дакуманты «у працягу стагодзьдзяў захоўваюцца дбайна й пэўна . . . А ў часе былых войнаў . . . князі, пакінуўшы свае каштоўнасьці на рабунак ворагу, вывозілі архіў, выдаткоўваючы свае значныя сродкі й перахоўваючы яго ў бяспечных месцах»¹⁰⁴).

Сьведчаньні пра гібель помнікаў пісьменства

Які-ж лёс спаткаў помнікі беларускага пісьменства X—XVIII ст. ст.?

Шмат іх не дайшло да нас з прычынаў натуральнага износу.

Шмат згарэла ў пажарах Вільні (бібліятэка язуіцкай акадэміі й бібліятэкі й архівы япіскапскіх палацаў — у 1610 г.¹⁰⁵), Віцебску (бібліятэкі й архівы Маркавага манастыра й колькіх блізкіх прыходаў і прыватных асобаў зь Віцебску, што былі на перахаваньні ў манастыры — у 1685 г.¹⁰⁶), бібліятэка дамініканскага касьцёлу із зборам к. 600 кніг

¹⁰⁴) Volumina legum, там-жа.

¹⁰⁵) АШ, § 14 (Описание рукописного отделения Виленской Публичной библиотеки, Вильна, вып. 1, 1895 г., б. XIII).

¹⁰⁶) Там-жа, § 25.

друку XV—XVIII ст. ст. — у 1869 г.¹⁰⁷), Менску (358 актавых книг 1641—1761 гг. Галоўнага трыбуналу — у 1762 г.¹⁰⁸), Наваградку (архіў земскага суда — у 1764 г.¹⁰⁹) і г. д.

Яшчэ болей іх загінула ад пажараў, зруйнаваняў і рабункаў у войнах, пераважна із Масковіяй.

У 1611 г. згарэла багатая бібліятэка Успенскага сабору ў Смаленску, узарванага й падпаленага невядома кім¹¹⁰). «Книги справъ мѣскихъ Полоцкихъ по окрутномъ сплюндрованью мѣста Полоцкого (войскам маскоўским — АК) въ року... 1633 ... всѣ... погорели»¹¹¹).

У 1654 г. загінулі бібліятэкі зруйнаваных і спаленых тым-жа войскам язуіцкіх калегіяў у Віцебску, Воршы й Полацку й 36 касцёлаў і манастыроў Магілёўшчыны й Віцебшчыны¹¹²), а ў спаленым Мсьціславе — ягоныя найстарэйшыя архівы¹¹³). У наступным

107) Там-жа, § 102.

108) АВАК, т. 13, № 68.

109) АШ, § 36.

110) Там-жа, § 15.

111) АСД, т. 1, б. IX.

112) И. Митрошенко. Иезуиты въ восточной части Бѣлоруссіи съ 1579-го по 1772-й г. — Полоцко-Витебская старина, выш. 2, Витебскъ, 1912 г., бб. 60, 102, 103; АШ, § 17.

113) АШ, § 17.

годзе ў палаючай Вільні згарэла шмат кніг Літоўскай Мэтрыкі¹¹⁴). Найбольш пацярпелі ў вайну 1654—67 гг. кнігі, багата й памастацку аздобленыя: із аднаго Супрасьельскага манастыра ў 1656 г. было забрана, разам зь іншымі кнігамі й дарагімі царкоўнымі рэчамі, тры эвангельлі апракос у вабкладах із каляровых аксамітаў, прыбраных золатам і серабром¹¹⁵). Ведамы магілёўскі палкоўнік К. Паклонскі ў лісьце да наказнога ўкраінскага гэтмана Ів. Залатарэнкі ўжо ў сакавіку 1655 г. пісаў, што ад Масквы ў 1654—55 гг. «мелі мы такое рабаўніцтва дамоў Божых (г. зн. цэркваў і манастыроў — АК), якога ня бачылі і ад татараў»¹¹⁶). Беларускіх кніжок тады так шмат трапіла ў рукі маскоўскіх жаўнераў, што па заканчэньні вайны цар Аляксей Міхайлавіч вырашыў зьбіраць іх: у 1672 г. ён загадаў Пярэмыскаму¹¹⁷) ваяводзе адбіраць у жыхароў свайго ваяводзтва «польскіе и латинскіе печаті кнігъ и всякихъ писемъ, ко-

114) Другая частка кніг у 1659 г. па дарозе із Швэцыі затонула ў Балтыцкім моры — Н. Янчук. Нарысы па гісторыі беларускае літаратуры, Менск, 1922 г., б. 61; Бережков, б. 6; А. Булыка. Літоўская Мэтрыка — Польшча, 1968 г., № 2, б. 249.

115) АСД, т. 9, бб. 204—205.

116) Праф. Л. Акініцэвіч. Крывіцкае казацтва ў XVII ст. — час. «Сакавік», 1948 г., Остэргофэн (Нямеччына), № 1/2, б. 45.

117) г. Пярэмышль — зараз-жа на поўдзень ад Масквы.

торые взяты въ польскихъ¹¹⁸⁾ городѣхъ во время войны»¹¹⁹⁾.

У 1708 г. загінулі блізу ўсе царкоўныя й прыватныя бібліятэкі й архівы Магілёва й Віцебска, разрабаваных і спаленых на загад Пятра I ягоным войскам¹²⁰⁾.

Нямала помнікаў пісьменства загінула ў вайну 1812 г.: толькі ў Смаленску згарэлі старыя дакуманты архіву Смаленскага магістрату¹²¹⁾ й губэрнскага архіву¹²²⁾, архіў Лідзкага замку (вывезены ў Смаленск войскамі Пятра I у пач. XVIII ст.¹²³⁾, архівы г. Мсьціслава (19 вялікіх пакункаў і 6 скрыняў), эвакуяваныя туды перад прыходам напалеонаўскай арміі¹²⁴⁾.

У канцы 1918 г. была спаленая бібліятэка ў двары Грабніцкіх у Дрысенскім пав., якая

118) Так тут названыя беларускія кнігі й гарады; да польскіх гарадоў маскоўскае войска не даходзіла.

119) Н. Оглоблинъ. Къ исторіи гоненій на «литовскія книги» въ XVII вѣкѣ — Библиографъ, СПб, 1899 г., № 5.

120) Летаніс Магілёва, 8. IX. 1708 г. (АСД, т. 2, 66. LXI—LXII); Летаніс Віцебска, 28. IX. 1708 г. (Россія, 66. 454—455); АШ, § 28.

121) АШ, § 49.

122) Там-жа, § 51.

123) Палеес, 66. 136—138.

124) АШ, § 56 (А. Жиркевичъ. Смоленскія архивы въ 1812 г. — Смоленская старина, 1909 г., вып. 1, ч. 1, 66. 357—358).

мела болей за 100 беларускіх рукапісных кніг XII—XVI ст. ст.¹²⁵).

І г. д.¹²⁶).

Такія прычыны й акалічнасьці гібелі помнікаў пісьменства ёсць аднак агульнымі для гісторыі ўсіх народаў. Розніца можа быць адно ў памерах стратаў. Адрозьненне-ж — у лёсе тых помнікаў, каторыя не загінулі ад износу, у пажарах і войнах. У Беларусі іх спаткаў лёс народу, заваяванага й асуджанага на нацыянальнае забойства: за малымі выключэньнямі, яны былі забраныя ад народу, які іх тварыў, і далучаныя да скарбаў заваёўніка ці зьнішчаныя.

Вывазы помнікаў пісьменства із Беларусі

Гаворка тут будзе галоўна пра плянаваныя вывазы, адміністрацыйна прадпісаныя ў акцыях вывазаў розных культурных каштоўнасьцяў із каляніяльнага краю ў мэтраполію.

Пры нагодзе заўважым, што некаторыя беларускія кніжкі трапілі паза межы Беларусі гандлёвай дарогай. Лявон Мамоніч у

¹²⁵) АШ, § 127.

¹²⁶) АВАК, т. 34, № 178 (Магілёў, 1661 г.); АШ, § 29 (В. Сабінінъ. Охорскій Преображенскій монастырь — Могилевскія Епархіальныя Вѣдомости, 1889 г., № 21, 56. 310—311); АШ, § 44 (Слудак, 1812 г.); АШ, § 64 (Нясьвіж, 1813 г.); R. Ziemkiewič. Vasil Ciapinski — Biełaruskaje žučcio, Vilna, 1919 h., N. 5 (m. Krošyn, 1916 h.) і інш.

прысьвячэньні Л. Сапегу да выдадзенай ім у 1609 г. кнігі «Трыпѣснець цвѣтоносный» сьць-вяджаў, што із друкарні, якую заснаваў ягоны бацька «много книгъ» «до всехъ краевъ народу и языка словенского вышло», а па бацькавай сьмерці й «отъ мене не мало ся на свѣтъ высылало».

Апрача Украіны й славянскага паўдня, яны йшлі ў Масковію¹²⁷). Канкрэтна мы можам назваць выданьні Мамонічаў (Вучьщельнае эвангелье 1595 г.¹²⁸), Служэбнік 1598 г.¹²⁹), Эвангелье апракос 1600 г.¹³⁰), Трыюдзь каляровая й Трыюдзь посная 1609 г.¹³¹), і інш.); С. Собаля, якія беларускі друкар у 1637 г. сам вазіў у Маскву, дзе яны «в приказе его царского величества были показываны и за пожалованьем великим его царского величества велено, за ведомом преосвященного патриарха московского, те книги продавать ему явно»¹³²); друкарні Куцейнаўскага мана-

127) Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, z. 5, Wielkie Księstwo Litewskie, Wrocław—Kraków, 1959, б. 155.

128) А. С. Зернова. Типография Мамоничей в Вильне — Книга, сб. 1, 1959 г., бб. 203—204.

129) Там-жа, бб. 208—209.

130) Там-жа, бб. 210—211.

131) Там-жа, бб. 213—214.

132) Ліст дарагабускага ваяводы Я. Грымалы-Крамяноўскага да вяземскага ваяводы Ю. Буйносава-Растоўскага за 7/17. IV. 1639 г. — Русско-белорусские связи. Сборник документов (1570—1667 гг.)

стыра — 530 экз. Эвангелья цетр 1652 г., якія прывозілі ў Маскву й прадалі «чэрны́й поп Венедихт да келарь старец Акакий»¹³³), і г. д.

Але гэта былі амаль вылучна друкаваныя кнігі, некаторыя выданьні беларускіх друкарняў і як правіла ў царкоўнаславянскай мове (багаслужбовыя й інш.). Да таго-ж у Маскве да іх часта ставіліся із падозраньнямі й продаж забаранялі. Калі С. Собаль у 1639 г. ізноў павёз із Магілёва кнігі свайго друку ў Маскву, яго зь Вязьмы завярнулі назад у Беларусь, бо цар «к Москве ево отпущать не велел, чтоб в его ученье и в книгах смуты не было... и от него б, Спиридона, какая ересь не объявилася»¹³⁴).

Вывазы помнікаў пісьменства із Беларусі пачаліся задоўга да заваяваньня яе Расеяй. Пісьмовыя сьведчаньні пачынаюць рэгістраваць іх ужо ад XV ст. Помнікі пісьменства ў тых вывазах — вайсковыя трафэі із часова занятых маскоўскім войскам беларускіх земляў пад час войнаў.

«Фундушы з церкви мурованое светое Пречистое... на местѣ господарском Витебском

под ред. Л. С. Абецедарского и М. Я. Волкова, Минск, 1963 г., б. 157.

¹³³) Чалабітная аршанскіх манахаў к. 2. IV. 1653 г. — у тым-жа зборніку, б. 278.

¹³⁴) Царскі ўказ за 22. IV. 1639 г. — Там-жа, б. 160.

еще за щасливого понованья . . . короля Александра (г. зн. у вайну 1492 ці 1500—1503 гт. — АК) . . . от злодѣев, которые з Новгорода московского великого тую церковь крали, покрадены суть . . . Фундушы головнѣйшыя и привилеи е. кор. млсти, наданые на церкви розныя (у Полацку, Мсьціславе, Воршы й цэлай Полацкай эпархіі — АК), отъ неприя-теля е. к. м. — князя великого Московского (Ивана Грознага — АК), которій былъ въ По-лоцку (у 1563 г. — АК) — съ церкви светое Софеи забраны и до Москвы дей завезены суть»¹³⁵).

На загад патрыярха Нікана з кастрычніка 1655 г.¹³⁶), у 1656 г. із Куцейнаўскага мана-стыра, разам з манастырскай друкарняй, бы-лі вывезеныя ў валоданьне патрыярха — Іверскі манастыр к. Ноўгараду — рукапісныя й друкаваныя кнігі¹³⁷). Колькі ўсіх іх было,

135) Сьведчанні віцяблянаў і палачанаў у 1620 г. — А. П. Салуновъ. Витебская старина, т. 5, ч. 1, Ви-тебокъ, 1888 г., бб. 112—114. Тут мова толькі пра фундушы дзеля таго, што толькі пра іх і распыт-ваўся ў віцяблянаў і палачанаў архіеп. Язафат Кунцэвіч. Разам із фундушамі, тады маглі быць «покрадены» й «забраны» й інш. кнігі.

136) Книга, сб. 13, 1968 г., б. 100.

137) Архим. Леонидъ. Типографія Оршанскаго Кутейнскаго и Иверскаго Валдайскаго монастырей — Вѣстникъ Общества древнерусскаго искусства при Московскомъ Публичномъ музеѣ, 1876 г., № 1—12, б. 95.

мы ня ведаем, але праз 9 год, у 1665 г., там было яшчэ 1206 кніг, выдадзеных у Воршы. Гэта былі «521 книга Брашно, въ тетратехъ, да 2 Брашна розбитыхъ¹³⁸⁾; 41 псалтырь, голыхъ... 290 азбукъ, съ вопросы и съ отвѣты; 37 книгъ Варлаама и Асафа, въ тетратехъ; 145 книгъ Діоптръ, въ переплетѣ въ доскахъ; 118 книгъ Лексиконовъ, въ доскахъ... 25 Молитвъ на сонъ грядущій; восмнадцатеры Святцы; 11 Каноновъ акафистовъ»¹³⁹⁾. Частка іх, на загад патрыярха з 30. XI. 1665 г., была адпраўлена ў ягоную рэзідэнцыю — Уваскрэсенскі Нова-Ерусалімскі манастыр на Істры¹⁴⁰⁾, скуль потым трапіла ў патрыяршую бібліятэку ў Маскве¹⁴¹⁾. У тую-ж маскоўскую бібліятэку із г. Баркулабава¹⁴²⁾ ў

138) Друк гэтай кнігі быў распчаты ў Воршы, а закончаны ў 1661 г. у Іверскім манастыры.

139) Роспись книгамъ, сданнымъ старцемъ Афанасіемъ священнику Евстафію. 1665, Сентября 12 — Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря (1582—1706 гг.), собранныя о. архимандритомъ Леонидомъ (РИБ, т. 5, № 204).

140) Архим. Леонидъ. Типографія..., б. 95; РИБ, т. 5, № 208 і 211.

141) Опись греческихъ, латинскихъ, польскихъ и славянскихъ книгъ, печатныхъ и рукописныхъ, взятыхъ изъ Иверскаго подворья и Воскресенскаго монастыря въ патріаршую ризницу, 1675 г. — Чтенія въ Императорскомъ обществѣ исторіи и древностей російскихъ при Московскомъ университетѣ, 1847 г., № 5, разьдз. IV, бб. 1—17.

142) Цяпер — с. Баркулабава к. Быхава.

вайну 1654—67 г. забраны зборнік із колькімі беларускімі летапісамі, спаміж якіх і Баркулабаўскі. У 1662 г. із Наваградка быў вывезены архіў Галоўнага трыбуналу¹⁴³).

Ужо па вайне, у 1669 г., у Пасольскі прыказ у Маскву, на загад кіраўніка прыказу А. Ардын-Нашчюкіна, із Смаленска былі высланзя кнігі, што перад тым былі адабраны «у ксендзовъ и у езовитовъ» і сабраныя «въ приказной избѣ», а таксама й бібліятэка «шляхтянки вдовы Рачинской»¹⁴⁴). У 1672 г., на загад цара, із той-жа «избы» былі высланыя кнігі ў Стралецкі прыказ у Маскву¹⁴⁵).

У часе Сямігадовай расейска-прускай вайны із бібліятэкі Кёнігсбэргскага замку быў забраны й у 1760 г. перададзены бібліятэцы Пецярбургскай АН Радзівілаўскі сьпісак Пачатнага летапісу¹⁴⁶) (пакладзены ў 1671 г. у Кёнігсбэрг на перахаваньне кн. Багуславам Радзівілам, як мы ўжо мелі нагоду гаварыць пра гэта); а ў 1772 г. у бібліятэку Пецярбургскай АН была вывезена із Нясвіжу і ўся бібліятэка Радзівілаў¹⁴⁷), скуль пазьней частка ейных кніг была перададзена Пецяр-

143) Россія, б. 540.

144) Бѣлокуровъ, бб. 35—36.

145) Там-жа.

146) Полное собрание русских летописей, т. 1, Предисловие, б. VI; і інш.

147) ЭС, т. 3, б. 790; Россія, бб. 432—433.

бурскай духоўнай акадэміі й Маскоўскаму ўнівэрсытэту¹⁴⁸).

Шэраг помнікаў старога беларускага пісьменства засталася ў гарадох Заходняй Украіны — у Львове, Галічы, Бельзе, Пярэмышлі — куды ў часе войнаў яны вывозіліся на перахаваньне¹⁴⁹).

Сыстэматычныя й масавыя вывазы іх пачаліся ад часу далучэньня Беларусі да Расеі ў кан. XVIII— пач. XIX ст. ст. Ішлі яны адначасна колькімі дарогамі: адборам помнікаў із розных бібліятэк і архіваў у прыватныя ці дзяржаўныя зборы, канфіскацыяй і вывазам цэлых выдатнейшых архіваў і бібліятэк. Для большае зручнасьці прасочым кожную із гэтых дарог упаасобку.

Пачнем із адбораў помнікаў. У 1772—80-ых гг. расейскі гэнэрал-губэрнатар у Магілёве граф З. Чарнышоў укамплектаваў із розных бібліятэк усходняй Беларусі ў палацы падараванага яму Кацярынай II Чачэрску ўласную бібліятэку¹⁵⁰), пазьней¹⁵¹) вывезеную ў Расею. Каля 1790 г. польскі калекцыянэр граф Я. Асалінскі аб'ехаў Беларусь і «сабраў мноства рукапісаў і кніг з манастырскіх і

148) Иконниковъ, т. 1, кн. 2, 56. 1240—1241.

149) АЗР, т. 1, б. II і т. 5, 1853 г., б. VI; АП, § 250.

150) Яна згадваецца С. Фартынскім і іншымі дасьледчыкамі гісторыі экслібрысаў — гл. Тычына, там жа.

151) Дакладныя акалічнасьці вывазу яе нам не ўдалося выясніць.

царкоўных бібліятэк»¹⁵²), якія зь іншымі матар'яламі ягонага збору ляглі ў васнову закладзенага ў 1827 г. у Львове Нацыянальнага інстытуту й бібліятэкі імя Асалінскіх.

У 1793—94 гг., на загад Кацярыны II, «для собственнаго употребленія по упражненію ея въ историческихъ сочиненіяхъ», із беларускіх і ўкраінскіх манастырскіх, царкоўных і прыватных бібліятэк у Пецярбург забіраліся летапісы, радаслоўныя найбольш славытых шляхоцкіх родаў і іншыя «кь тому относящіяся сведенія», якія ўвайшлі ў гістарычную калекцыю Эрмітажнага збору, перададзенага ў 1852 г. Пецярбургскай Публічнай бібліятэцы.¹⁵³) Як шмат іх было забрана — невядома, бо «все ранее существовавшие описи (гэтай калекцыі — АК) бесследно исчезли»¹⁵⁴), а «из коллекции... ушли, в некоторых случаях, чтобы погибнуть, многие цен-

152) АШ, § 253в.

153) П. А. Гильтебрандтъ. Розыскъ западно-рускихъ лѣтописей для императрицы Екатерины 2 — Древняя и Новая Россія, СПб, 1880 г., т. 16, № 4, бб. 824—825; АШ, § 40; Историческая коллекция Эрмитажного собрания рукописей. Памятники XI—XVII вв. Описание. Сост. Д. Н. Альшиц, Москва, 1968 г., бб. 9—10 і 18.

154) Историческая коллекция..., б. 18 (Альшиц адшукаў адну із іх, але ўложаную ўжо па сьмерці Кацярыны й па зьнікненьні многіх летапісаў — Там-жа, б. 19).

ные памятники старины¹⁵⁵)... Известно, что у Екатерины II... оказалось около 150 летописцев. Осталось же их в собрании менее 50». ¹⁵⁶)

У I-ай чвэрці XIX ст. помнікі старога пісьменства, якія ў 1828 г. далі пачатак Румянцаўскаму музэю ў Пецярбургу,¹⁵⁷ зьбіраў расейскі канцлер М. Румянцаў (уласьнік Гомеля, падараванага ягонаму бацьку Кацярынай II). У калекцыях М. Румянцава, сярод іншых, былі кнігі, рукапісы й дакуманты, сабраныя ў Гомелі, Смаленску¹⁵⁸ й іншых месцах Беларусі.¹⁵⁹ З дазволу расейскіх уладаў дырэктар Варшаўскай Публічнай бібліятэкі польскі філэляг С. Ліндэ ў 1819 г. вывез у Варшаву із зачыненых у Беларусі манастыроў 50.000 кніг.¹⁶⁰

Пецярбургская Архэаграфічная камісія «немедленно по учреждении своемъ (у 1834 г. — АК) распорядилась о передаче ей старин-

155) Там-жа, б. 8.

156) Там-жа, б. 11.

157) У 1861—62 гг. музэй быў перавезены ў Маскву.

158) АШ, § 68 (Н. Бокачевъ. Опись русскихъ библиотекъ, СПб, 1890 г., б. 44; Н. Мурзакевичъ. Исторія гор. Смоленска, 1903 г., б. 16).

159) Н. Н. Улащик. Очерки по археографии и источниковедению истории Белоруссии феодального периода, АН СССР, Москва, 1973 г., 56. 26 і 27.

160) АШ, § 253е.

ныхъ бумагъ изъ западно-русскаго библіотекъ и архивовъ и успѣла приобрести (із епархіальныхъ архіваў Полацка, Магілёва й Менска; бібліятэк Магілёўскай духоўнай сэмінарыі й Віленскай капітулы; архіваў Галоўнага трыбуналу ў Вільні, Беластоцкага акруговага кіраўніцтва, Віцебскай губэрнскай казённай палаты, паведавыхъ судоў у Мсьціславе, Мгліне, Ваўкавыску, Слоніме, магістратаў у Берасьці, Бельску, Воршы, Вяліжы, Горадні, Лідзе, Магілёве й г. д.¹⁶¹) огромныя коллекцыі актовъ».¹⁶²

Вывазы цэлыхъ архіваў пачаліся ад канфіскацыі Літоўскай Мэтрыкі. У 1795 г., на «предпісаніе» Сэнату з 21. XI. 1794 г., у Сэнацкі архіў у Пецярбург быў перавезены Галоўны архіў Вялікага княства Літоўскага із Літоўскай Мэтрыкай, дзе пазней дакуманты ягоныя былі падзеленыя паміж Маскоўскім архівам Міністэрства юстыцыі, Маскоўскім Галоўным архівам міністэрства замежныхъ спраў, Пецярбургскай Публічнай бібліятэкай, Румянцаўскім музэем¹⁶³ і іншымі міністэрствамі й установамі.¹⁶⁴) У 1799 г. Прусія,

161) АЗР, т. 1, бб. I—II і т. 4, 1851 г., б. V.

162) Там-жа, т. 1, б. I.

163) Н. Янчук, бб. 61—62; Памятная книга Сѣнатскаго архива, СПб, 1913 г., б. 23; ЭС, т. 19, б. 200; АШ, § 41.

164) Праф. М. Доўнар-Запольскі. Старыя беларускія архівы за межамі БССР — ІБК ПЗБАА, Рэфэраты, бб. 31—52 і Рэзалюцыі, бб. 5—6.

якой, паводля ўмовы із Расеяй і Аўстрыяй, у 1795 г. была аддадзена паўночна-заходняя Горадзеншчына із Беластокам, атрымала 1.200 беларускіх актавых кніг і к. 1.500 пасобных дакумантаў і зьвязкаў, спаміж якіх было болей за 900 дакумантаў, што нат ня тычыліся тэрыторыі, далучанай да яе.¹⁶⁵ Пасля Тэльзіцкае ўмовы 1807 г., калі аддадзена Прусіі частка Горадзеншчыны была далучаная да Расеі, акты гэтыя із Прусіі былі вернутыя ў... Каронны архіў у Варшаву.¹⁶⁶

Архіў зачыненага ў 1832 г. Віленскага ўнівэрсытэту (был. язуіцкай акадэміі), разам з архівамі Ігнатоўскай, Сьніпскай і Горадзенскай калегіяў, у 1832 г. із Вільні былі вывезеныя ў Міністэрства народнае асьветы ў Пецяярбург.¹⁶⁷ У 1837 г. Горадзенскі губэрнатар із двара Сапегаў у Дзярэчыне, сканфіскаванага за ўдзел князя ў паўстаньні 1831 г., частку архіва пераслаў Пецяярбургскай Архэаграфічнай камісіі, а другую частку — Пецяярбургскай Публічнай бібліятэцы.¹⁶⁸ (У архіве Сапегаў, апрача іншых матар'ялаў, у 1819 г. былі 232 тамы дакумантаў 1227—1760 гг.¹⁶⁹)

165) Памятная книга..., б. 24; ЭС, т. 19, б. 199.

166) Иконниковъ, т. 1, кнг. 1, 55. 464—465.

167) Там-жа, т. 1, кнг. 2, б. 953.

168) Там-жа, т. 1, кнг. 1, 55. 258—259; т. 1, кнг. 2, 55. 1237—1238; АШ, § 77.

169) Там-жа.

У 1845 г. у Пецярбургскі Сынадальны архіў быў дастаўлены архіў беларускіх вуніяцкіх мітрапалітаў¹⁷⁰⁾ із дакумантамі ад 1470 г.

Вывазы цэлых бібліятэк запачаткавала бібліятэка Магілёўскага архіяпіскапа Варлаама (Шышацкага), у 1813 г. арыштаванага й сасланага, на загад цара Аляксандра I, за пераход ягоны ў 1812 г. на бок адноўленага Вялікага княства Літоўскага й Напалеона. Бібліятэка архіяпіскапа (у 1823 г.) была забраная ў Пецярбургскую духоўную акадэмію.¹⁷¹⁾

Бібліятэка зачыненая у 1820 г. Полацкай язуіцкай акадэміі ў 1830 г. была падзеленая паміж Пецярбургскай Публічнай бібліятэкай («всё рѣдкія и раскошныя изданія»¹⁷²⁾ — 177 тт. кніг і 106 рукапісаў¹⁷³⁾, Пецярбургскім (6.260 тт.) і Маскоўскім (454 тт.) унівэрсытэтамі,¹⁷⁴⁾ бібліятэкай Галоўнае ўправы духоўных спраў «иностранныхъ исповѣданій» у Пецярбургу (3.056 тт.),¹⁷⁵⁾ Полацкім кадэцкім

170) Там-жа, т. 1, кнг. 1, б. 467.

171) Там-жа, б. 732. Паводля іншае крыніцы (Сборникъ Императорскаго русскаго историческаго общества, т. 139, СПб, 1912 г., б. XXXVIII), частка «богатой библиотеки Варлаама» ў 1823 г. была перададзена Чарнігаўскай духоўнай сэмінарыі.

172) ЭС, т. 3, б. 792.

173) Императорская Публичная библиотека за столѣтъ, СПб, 1914 г., б. 107.

174) В. П. Викентьевъ. Полоцкій кадетскій корпусъ, Полоцкъ, 1910 г., бб. 44—45.

175) Там-жа, б. 45.

корпусам (2.080 книг),¹⁷⁶⁾ эвакууваным у 1-ую сусветную вайну із бібліятэкай у г. Сімбірск,¹⁷⁷⁾ і г. д.¹⁷⁸⁾ Бібліятэка зачыненага Віленскага ўніверсытэту (был. язуіцкай акадэміі, к таму часу мела 51.837 тт.) у 1835 г. была падзеленая паміж Пецярбургскай Архэаграфічнай камісіяй (рукапісы гістарычнага зместу¹⁷⁹⁾, Пецярбургскай Публічнай бібліятэкай (усе іншыя рукапісы¹⁸⁰⁾, Харкаўскім (4.374 кнігі¹⁸¹⁾ і Кіеўскім (7.819 кніг¹⁸²⁾ універсытэтамі, і г. д.¹⁸³⁾

Сканфіскаваная (разам із архівам) Дзярэчынская бібліятэка Сапегаў у 1837 г. была перасланая Пецярбургскай Публічнай бібліятэцы.¹⁸⁴⁾ Бібліятэка Віленскай рымакаталіцкай акадэміі, кнігі якой (30.000 тт. у 1835 г.) паходзілі із бібліятэк былых язуіцкай акадэміі й Галоўнай каталіцкай сэмінарыі ў Вільні, у 1842 г. была перавезеная, як і сама акадэмія, у Пецярбург;¹⁸⁵⁾ прычым, 862 тт. зь яе адразу былі перададзеныя Кіеўскаму

176) Там-жа, бб. 44—46.

177) АШ, § 70.

178) Викентьевъ, бб. 44—46.

179) АШ, § 72.

180) ЭС, т. 3, бб. 790 і 806.

181) Иконниковъ, т. 1, кнг. 2, б. 953.

182) Там-жа.

183) АШ, § 72.

184) Там-жа, § 77.

185) АШ, §§ 72 і 82; Иконниковъ, т. 1, кнг. 2, б. 953.

ўнівэрсытэту¹⁸⁶), а рэшта ў 1927—28 гг. — Бібліятэцы АН СССР у Ленінградзе.¹⁸⁷) Бібліятэка был. Полацкай вуніяцкай сэмінарыі (мела болей за 10.000 тт., спаміж якіх і старадрукі) у 1900 г., на загад Пецярбургскага Сыноду, вывезена із Віцебска ў Кіеўскую духоўную акадэмію.¹⁸⁸)

У 1915 г. із Шчорсаў у Кіеў (у бібліятэку ўнівэрсытэту) былі эвакуяваныя бібліятэка й архіў графаў Храбтовічаў.¹⁸⁹

Шмат помнікаў старога пісьменства, якія ў XIX—пач. XX ст.ст. былі сабраныя ў Беларусі ў прыватныя й дзяржаўныя зборы, з часам трапілі ў бібліятэкі й архівы Расеі й Польшчы. Збор праф. Віленскага ўнівэрсытэту М. Баброўскага, ведамага зьбіральніка беларускіх і іншых славянскіх рукапісных і старадрукаваных кніг, у сяр. XIX ст. часткава дастаўся ў бібліятэку графаў Замойскіх у Варшаву, а часткава — у бібліятэку АН у Пецярбург¹⁹⁰); зборы юрыдычных актаў І. Грыгаровіча,¹⁹¹) П. Якубовіча,¹⁹²) А. Стара-

186) Иконниковъ, т. 1, кнг. 2, б. 944.

187) Книга, сб. 10, б. 278.

188) АШ, § 110.

189) ІВК ПЗБАА, Пратакол, б. 25.

190) П. О. Бобровскій. М. К. Бобровскій — Руская старина, т. 62, 1889 г., бб. 618—621; Исторический очерк и обзор фондов Рукописного отдела Библиотеки Академии наук, Москва—Ленинград, вып. 2, 1958 г., бб. 100—101.

191) Иконниковъ, т. 1, кнг. 1, бб. 259 і 519.

жэнкі,¹⁹³⁾ Хадаровіча¹⁹⁴⁾ — у Пецярбургскую Архэаграфічную камісію.

Збор кальвінскага пастара ў Слуцку Юль-ляна Бэргэля па сьмерці ягонай († 1885 г.) быў прададзены антыквару Ігелю ў Кракаў, скуль пасья перапрадажу частка яго трапіла ў бібліятэку Асалінскіх у Львове. «У гэтым выдатным зборы рэдкіх кніг... быў камплект старадаўных Любчанскіх, Ракаўскіх... Слуцкіх, Нясвіскіх, Менскіх... Берасьцейскіх, Еўеўскіх... Заблудаўскіх, Супрасьельскіх... Віленскіх і іншых друкаў. Да таго-ж — разнастайны збор многіх цікавых старых рукапісаў» (Biblioteka Warszawska, 1885, т. 3). Із 1.500 кніг збору 40 ня былі ведамыя бібліяграфіі.¹⁹⁵⁾ Збор менскага архэоляга Г. Татура¹⁹⁶⁾ па ягонай сьмерці ў 1907 г. быў распрададзены прыватным асобам,¹⁹⁷⁾ невядомым для навукі.

192) Там-жа, т. 1, кнг. 2, бб. 1337—1338.

193) Там-жа, т. 1, кнг. 1, б. 266.

194) Там-жа, б. 267.

195) Мальдзіс. Сьляды продкаў..., бб. 12—13 (A. Jelski. Wiadomość o bibliotece Juljana Bergela, pastora w Słucku, пасья 1883 г.).

196) Г. Татур усё оваё жыцьцё зьбіраў з цэлае Беларусі розныя помнікі беларускай старажытнасьці, а ў тым і пісьменства. Збор ягоны ў 1907 г. быў ацэнены на 200.000 рублёў.

197) АШ, § 200; Л. Аляксеяў. Вяртаючы народу мінулыя стагодзьдзі... — Польшча, 1969 г., № 12, бб. 194—195.

Бібліятэцы АН у Пецярбургу ў 1908 г. быў перададзены збор рукапісаў, актаў і старых кніжок, якія некалі вывез із Жыровіцкага й іншых манастыроў Беларусі яп. Павел (Дабрахотаў), былы выкладчык вуніяцкай (1837—39 гг.), а потым праваслаўнай (1839—45 гг.) духоўнай сэмінарыі ў Жыровічах. Найбольшая каштоўнасьць гэтага збору — к. 3.000 дакумантаў (зь іх па-над 30 пэргамінных), сшытых у болей за 50 кніг; усе з гісторыі царквы Тураўшчыны й Піншчыны XVI—XVIII ст.ст. (пераважна — цэлыя архівы выдатнейшых манастыроў).¹⁹⁸⁾

У 1915 г. углыб Расеі быў вывезены рукапісны збор Віленскай Публічнай бібліятэкі, пасля чаго неўзабаве і ў СССР і замежамі зьявіліся паведамленьні аб нібыта ягонай гібелі.¹⁹⁹⁾ У гэты самы вялікі ў Беларусі збор рукапісных і старадрукаваных кніг у XIX ст. было сабрана із Турава, Полацка, Воршы, Вільні, Супрасьля (к. 100 рукапісных кніг²⁰⁰⁾ і шэраг старадрукаў, у 1877 г.), Наваградка, Магілёва, Слуцка, Віцебска, Жыровічаў, Ня-

198) Е. Ф. Карскіі. Бѣлорусы, т. 2, вып. 3, Варшава, 1912 г., б. 300; Жуковичъ, б. 244; Исторический очерк и обзор фондов..., бб. 112—114.

199) Е. Ф. Карскіі. Славянская кирилловская палеография, Ленинград, 1928 г., б. 16; R. Eisler. Die messionische Unabhändigkeits, Heidelberg, v. I, 1929, б. 23.

200) Добрянскіі, б. XVII.

сьвіжу, Пінска, с. Дзявяткавічаў Слонімскага пав. і іншых гарадоў і сёлаў Беларусі некалькі сот кніг XI—XVIII ст.ст. у царкоўна-славянскай і беларускай мовах, шмат старадрукаў у лацінскай мове, а таксама багатая калекцыя дакумантаў XII—XVIII ст.ст. (Із ужо згадванага намі архіву князёў Сапегаў у Дзярэчыне сюды ў 1858 г. была перавезена рэшта — «каля 200 пудоў» — юрыдычных актаў, якія па канфіскацыі іх перахоўваліся ў Горадзенскай Палаце дзяржаўных маёма-сьцяў²⁰¹).

Тады-ж у Расею былі вывезеныя Віленскі й Віцебскі Цэнтральныя архівы старажытных актаў.²⁰²) Абодва яны былі створаныя для перахоўваньня дакумантаў ад найдаўнейшых часоў да 1799 г. уключна: у Віленскім (засн. у 1852 г.²⁰³) — з губэрняў Ві-

201) М. О. Кояловичъ. Западно-русскія археаграфіческія изданія — Журналь Министерства народнаго просвѣщенія, СПб, 1872 г., № 2, б. 248.

202) АШ, § 114 (В. Смолка. Пагібель старасьветчыны — Часопісь Міністэрства Беларускіх Спраў, Коўна, 1919 г., № 1); LE, т. 1, б. 247. (У Вільні былі пакінутыя актавыя кнігі толькі з XVIII ст.).

203) У васнову яго быў пакладзены архіў Галоўнага трыбуналу віленскай кадэнцыі, куды ў 1837 г. быў перададзены архіў Скарбовага трыбуналу, зь Менску перавезены архіў Галоўнага трыбуналу менскай кадэнцыі, а ў 1840 г. — Троцкі архіў (R. Mienicki. Archiwum akt dawnych w Wilnie, Warszawa, 1923, бб. 1, 2, 19, 20).

ленскай, Горадзенскай, Ковенскай і Менскай (г. зн. із былых Віленскага, Троцкага, Бера-сьцейскага й Менскага ваяводзтваў), а ў Віцебскім (засн. у 1862 г.²⁰⁴) — з губэрняў Віцебскай і Магілёўскай (былых Віцебскага, Полацкага, Мсьціслаўскага ваяводзтваў і Інфлянтаў, далучаных да Вялікага княства Літоўскага ў 1561 г.). Да 1863 г. у першы зь іх было зьвезена із 140 розных архіваў 18.248 актавых кніг ці зьвязак, некаторыя зь якіх мелі болей за 1.000 аркушаў дакумантаў.²⁰⁵) Другі, які пазьней, у 1903 г., быў перавезены ў Вільню й далучаны да Віленскага, у кан. XIX ст. меў 1.896 кніг.²⁰⁶)

Наагул, паводля заявы намесьніка загадчыка Цэнтраархіву БССР, «усе цікавейшыя архівы зь Беларусі былі забраныя ў цэнтар

204) Пачатак яму далі 1002 справы, перададзеныя із Архіва Віцебскага, Магілёўскага й Смаленскага гэнэрал-губэрнатарства, ліквідаванага ў 1855 г. (Улашчык. Очерки по археографии..., б. 173).

205) М. Улашчык. Віленская археаграфічная камісія — Польшча, 1971 г., № 5, б. 248. Пра багацьці актавага матар'ялу ў Віленскім Цэнтральным архіве могуць даць некаторае ўяўленьне падлікі Улашчыка, паводля якіх адзін із архівараў гэтага архіву, І. Спротіс, за 50 год свае працы ў архіве (1865—1915 гг.) перагледзеў і перачытаў к. 1.800.000 аркушаў дакумантаў (Улашчык. Очерки по археографии..., б. 103). І гэта толькі якаясь іхняя частка.

206) R. Mienicki. Archiwum akt dawnych w Witebsku, Warszawa, 1939, 66. 23—24.

Расей... Каля 70 фондаў, якія склаліся на Беларусі, былі вывезеныя».²⁰⁷⁾

Уцалелая ад рабункаў вайны й рэвалюцыі частка рукапісаў, друкаў і дакумантаў музэю А. Ельскага, заснаванага ім у 1864 г. у сваім двары Замосьце к. Смалявічаў²⁰⁸⁾ (у музэі, сярод іншых экспанатаў, быў збор кніг к. 7.000 із рэдкімі беларускімі выданьнямі й к. 20.000 рукапісаў²⁰⁹⁾, у 1919 г. вывезена ў Варшаву (у Нацыянальную бібліятэку й Галоўны архіў старажытных актаў²¹⁰⁾ і Кракаў (у бібліятэку Ягайлаўскага ўнівэрсытэту²¹¹⁾).

І г. д.²¹²⁾.

207) М. Мялешка. Архіўная справа ў БССР да сучаснага моманту — ІВК ПЗБАА, Рэфэраты, б. 61.

208) Ліст Ф. Багушэвіча да Я. Карловіча за 2/14. XII. 1891 г. — Ф. Багушэвіч. Творы, Мінск, 1967 г., б. 187; М. Гарэцкі. Гісторыя беларускае літэратуры, Вільня, 1921 г., б. 101; А. Мальдзіс. Творчае пабрацімства, Мінск, 1966 г., б. 150.

209) Польшча, 1971 г., № 3, б. 245.

210) Час. «Крывіч», Коўна, 1925 г., № 10/2, б. 108; Encyklopedja powszechna Ultima Tule, t. 5 Warszawa, 1933, б. 176; А. Мальдзіс. Пошукі, пошукі... — ЛІМ за 12. VII. 1963 г.; яго-ж: Падарожжа ў XIX стагодзьдзе, Мінск, 1969 г., бб. 162—167.

211) Мальдзіс. Тры месяцы..., бб. 222 і 228.

212) Е. Ф. Карскі, В'ялорусы, т. 3, вып. 2, Петроградъ, 1921 г., бб. 239—240; АШ, §§ 78, 80, 92, 219, 224 і 254; А. Ясенеў. Навуковае значэньне Віцебскага акруговага аддзелу Цэнтральнага архіву БССР — ІВК ПЗБАА, Рэфэраты, б. 69 і наст.; Иконниковъ, т. 1, кнг. 1, б. 259.

Разам із помнікамі гісторыі й мастацтва, із Беларусі вывозіліся помнікі эпіграфічнага пісьменства. У 1879 г. із с. Балоткі к. Дзісны ў Маскву, у архэалягічны (а пазней — гістарычны) музэй — камень із напісам XII ст. (г. зв. «Сулиборь хрьсть»).²¹³⁾ У 1914 г. із Полацка ў Багазьяўленскі Абрагамаў манастыр у Растоў (а стуль — у Яраслаўскі музэй) — крыж сьв. Параскевы.²¹⁴⁾ У 1915 г. із розных месц — старыя царкоўныя званы із напісамі).²¹⁵⁾ І шмат іншага.

Нішчэньне помнікаў пісьменства

Поруч вывазаў, ішло нішчэньне, ад якога найбольш пацярпела пісьменства ў нацыянальнай беларускай мове — дакуманты беларускай гісторыі й кнігі вуніяцкай (дакладней — былой праваслаўнай і вуніяцкай) літаратуры XVII—XVIII ст.ст.

Шмат іх было спалена ў вагні²¹⁶⁾. У 1814—36 гг. Нясьвіскім замкам і маёмасьцю Радзівілаў

²¹³⁾ Алексеев. Полоцкая земля, б. 231.

²¹⁴⁾ Ч. С. Крыж-рэліквіяр сьвятой Параскевы Полацкай — час. «Божым Шляхам», Лёндан, 1973 г., № 3/137, бб. 3—5.

²¹⁵⁾ Крыеіч, 1925 г., № 9/1, б. 111.

²¹⁶⁾ Із раньніх выпадкаў тут трэба назваць публічнае паленьне кніг Ф. Скарыны ў Маскве ў часе паміж 1525 і 1533 гг. Кнігі тыя, спаленыя на загад в. кн. Маскоўскага Васіля III, вазіў у Маскву на паказ і продаж сам Ф. Скарына (С. Брага. Доктар Скарына ў Маскве, Нью-Ёрк — Мюнхэн, 1963 г.).

кіравала царская апякунчая камісія. «Czasy tego zarządu były dla archiwum prawdziwa klęska ... W spustoszonym zamku palono w piecach papierami archiwalnymi, w końcu zaś przewieziono cały archiwum do Wilna ... I w owym to czasie poniosło archiwum dotkliwe straty; wiele zniszczało, wiele rozeszło się po świecie»²¹⁷. Калі ў 1836 г. архіў быў вернуты ў Нясвіж, зь яго ўжо пасьпела «вялікая частка найцікавейшых дакумантаў зьнікнуць ... а рэшта была ў поўным бязладзьдзі», — скардзіўся кн. Вільгэльм Радзівіл горадзенскаму губэрнатару²¹⁸.

У 1832 г., на загад із Пецярбургу, пачалася акцыя адбіраньня старых вуніацкіх служэбнікаў і іншых кніжок і замены іх на расейскія праваслаўныя кнігі. Із цэркваў і манастыроў цэлае Беларусі ў Полацкую духоўную кансісторыю звозіліся для паленьня выданьні беларускіх вуніацкіх друкарняў²¹⁹. У дадатках да тых кніг у беларускай мове друкавалі-

217) Dr. E. Barwiński, б. 4. Цэлыя томы збораў тады трапілі ў бібліятэку графаў Рачынскіх у Пазнань, князёў Чаргарыйскіх у Пулавы й Кракаў і ў іншыя бібліятэкі й архівы.

218) Dr. E. Barwiński, там-жа.

219) АПІ, § 212 (Г. Шавельскій. Послѣднее возсоединеніе съ православной церковью униатовъ Бѣлорусской епархіи, СПб, 1910 г., б. 198); Власт. Паленьне кніг на Беларусі — Крывіч, 1924 г., № 1, бб. 59-62 Н. (М. Мялешка). Нашы старажытнасьці — час. «Вольны сыцяг», Менск, 1921 г., № 6.

ся арыгінальныя навукова-тэалягічныя й мастацкія, галоўна вершаваныя, творы беларускай літаратуры: усе яны, за рэдкімі выключэннямі, беззваротна загінулі ў вагні, разам із багаслужбовымі кнігамі. Вуніяцкія сьвятары спрабавалі ратаваць іх: ведамы выпадак, калі 2. IV. 1834 г. у Наваградку на рукі яп. Язэпа (Сямашкі) 56 сьвятароў злажылі пратэст, але, на загад цара, усе былі пакараныя за гэта годам манастырской турмы²²⁰.

Аб тым, як «уніатскія кнігі... преднамёрна ўнічтожалісь»²²¹, яшчэ лепей сьведчаць паленьні іх у Жыровічах. Туды ўжо па ліквідацыі ў 1839 г. вуніяцкае царквы яны звозіліся із павуніяцкіх (вуніяцкіх і былых праваслаўных) царкоўных і манастырскіх бібліятэк і, на загад праваслаўнага мітр. Язэпа (Сямашкі), у 1841—44 гг. спальваліся ў манастырскіх печках²²². Дзеля таго, што такі спосаб нішчэння кніг быў марудным, і частка кніг раскрадалася, у 1844 г. мітрапаліт загадаў вынесці кнігі на манастырскі пляц і спаліць іх на вогнішчы адразу²²³. У 1853—55 і

220) а. Леў Гарошка. Пад знакам «рускае і польскае веры» — Божым Шляхам, 1954 г., № 63, б. 10.

221) Е. Ф. Карскій. Бѣлорусы, т. 3, вып. 2, б. 145.

222) Іосифъ Сѣмашко, митрополитъ Литовскій. Записки, т. 2, СПб, 1883 г., б. 528; АШ, §§ 81, 83 і 85.

223) А. И. Миловидовъ. Судьба русской книги въ Сѣверо-Западномъ краѣ... — Христіанское Чтеніе, 1903 г., т. 216, ч. 1, бб. 496—497; АШ, § 81.

1857 г. паленьне іх зноў працягвалася²²⁴. Колькі тут было спалена — невядома: афіцыйна называецца лічба к. 2.000 кніг²²⁵, аднак сам мітрапаліт зазначае, што спалена іх было болей, чымся афіцыйна паказана²²⁶.

У 1860—70-ых гг. рабіліся новыя чысткі царкоўных і манастырскіх бібліятэк²²⁷. У гэтым часе канчальна было знішчана ўсё тое, што яшчэ ўцалела ад кніжных скарбаў старажытнага Турава. У 1865 г. выпадкам былі выратаваныя ад агню недапаленыя 10 аркушаў Тураўскага эвангелья XI ст., якія былі знойдзеныя ў скрыні з вугалем²²⁸. Археограф В. Лялін прыводзіць факт, як ігумен аднаго із манастыроў Віцебскай эпархіі два тыдні ацяпляў сваю келью «старымі бумагамі», пасля чаго «съ облегченной совѣстью» паведаміў свайму япіскапу, што «во ввѣренномъ (яму) монастырѣ никакихъ древнихъ актовъ нѣтъ»²²⁹.

224) І. Сьмашко, т. 2, б. 617 і т. 3, СПб, 1883 г., б. 1189; АШ, §§ 88—90 і 92.

225) Г. Киприановичъ. Жизнь Іосифа Сьмашко, митрополита Литовскаго и Виленскаго, Вильна, 1897 г., бб. 321—322.

226) І. Сьмашко, т. 2, б. 617.

227) АШ, §§ 103, 192 і інш.

228) Там-жа, § 193.

229) В. А. Лялинъ. Витебскій Центральный Архивъ — Сборникъ Археологическаго института, СПб, 1880 г., кнг. 3, б. 63.

Каля 1898 г. Смаленскі яп. Пятро (Другаў) сьведама спаліў Царкоўна-архэалягічны музэй у Смаленску, у якім былі старадрукі, рукапісы й дакуманты²³⁰.

Іншыя помнікі былі прададзеныя на макулатуру. Беларускі філэзаф і гісторык, манах М. Брадовіч, меў у Кобрыне «вялікую бібліятэку й багатыя навуковыя архіў». Па сьмерці вучонага ў 1879 г. бібліятэку ягоную распрадалі, а «яе рэшткі і ўвесь архіў былі здадзены на макулатуру» — «прададзены на пуды», разам із рукапісамі ягоных неапублікаваных «шматлікіх прац» («Гісторыя Полацкага княства» і г. д.)²³¹. У 1881—83 гг. урадоўцы Віцебскага губэрнскага кіраўніцтва прадалі із Віцебскіх архіваў у Рыгу к. 3.000 пудоў беларускіх актаў XVI—XVIII ст.ст. па 1 рублю 18 капаяк за пуд, а за вылучаныя грошы былі ўзнагароджаныя чатыры ўрадоўцы гэтага кіраўніцтва²³².

У сяр. XIX ст. былі выпадкі нішчэння ў архівах арыгінальных дакумантаў і замены іх падробкамі²³³.

²³⁰) АШ, § 184 (А. В. Жиркевичъ. Еще одинъ археологическій покойникъ — Историческій Вѣстникъ, 1907 г., № 6).

²³¹ Л. Аляксеяў. Вяртаючы народу мінулыя стагодзьдзі..., б. 194.

²³²) АШ, § 106 (Какъ у насъ охраняють историческія документы — Историческій Вѣстникъ, 1885 г., т. XIX, бб. 461—462).

²³³) А. М. Сазоновъ, прадмова да ИЮМ, т. 1, бб.

Шмат кніжок і дакумантаў загінула ад няўважлівага іх перахоўваньня. Калі із Віцебшчыны й Магілёўшчыны пачалі звозіць у Віцебскі Цэнтральны архіў старадаўныя актавыя кнігі, спасярод іх былі «кнігі (з Полацкіх) да аднэй трэцяй часьці абгарэлыя... На іншых кнігах відаць, што яны моклі, а ў большасьці — пашкодзаныя ад перахову ў мокрых будынках і ад перавозаў... Многія без пачатку, без канца»...²³⁴ Тое-ж самае — у Смаленску, у 1909—1910 гг.²³⁵; у Аршанскім Куцейнаўскім манастыры, дзе яшчэ ў 1921 г. у вільгаці гнілі старадрукі Куцейнаўскай друкарні XVII ст.²³⁶ Мажліва нават з мэтаю зьнішчэньня, кнігі Віленскага гарадзкога суда невядома кім былі выдзертаны з вокладак, перамяшаныя паміж сабою й выкінутыя кучаю ў склеп. Іх было там так шмат, што, калі яны былі выпадкова знойдзеныя, іх злажылі ў 145 клункаў па 600—700 аркушаў у кожны²³⁷.

«Віленскі архэограф А. Жыркевіч, які ў свой час аддаў шмат энэргіі на адшукваньне й скуплю гістарычных дакумантаў із прададзеных жыдам урадовых архіваў, адкрыта

IV—VIII; Лялінъ. Віленскій Цэнтральный архивъ . . . , б. 27; В. К. Голубъ. Пятидесятилѣтїе Віленскаго Цэнтральнаго архива древнихъ актовыхъ книгъ, Вильна, 1902 г., б. 21; АШ, § 173.

²³⁴) ИЮМ, т. I, б. LIII.

²³⁵) АШ, § 201.

²³⁶) N. (М. Мялешка), там-жа, б. 37.

робіць заяву ў друку аб няўважлівасьці маскоўскіх чыноўнікаў у Беларусі да астаткаў старадаўнасьцяў, якія не знаходзілі нічога лепшага, як толькі нішчэньне гістарычных дакумантаў» (А. Шлюбскі)²³⁸.

Паводля справаздачаў газ. «Савецкая Беларусь»²³⁹, за час 1-ае сусьветнае вайны, бальшавіцкае рэвалюцыі й першых гадоў савецкае ўлады ў Беларусі толькі ў ваднэй Віцебшчыне зьнішчана 68 розных архіваў. Відаць, найбольш адчувальнай стратай тут былі бібліятэка й архіў графаў Буцянёвых-Храбтовічаў у м. Бешанковічы, зьнішчаных у 1918 г. бальшавіцкім карным атрадам; у архіве былі яшчэ нікім не дасьледаваныя дакуманты 1622—1750 гг. Храбтовічаў, а таксама Лукамскіх, Агінскіх і Цяпінскіх²⁴⁰.

А вось прыклады нішчэньняў ужо ў нашыя дні. У с. Жукаў Барок к. Стоўпцаў у 1720 г. канцлер Вялікага княства Літоўскага кн. Кароль Станіслаў Радзівіл пабудаваў вуніацкую царкву. «Яна прастаяла тут усе свае 250 га-

237) В. Лялінъ. Виленскій Центральный архивъ, 66. 27—28.

238) АШ, § 201 (А. Жиркевичъ. Свѣжо преданіе, а вѣрится съ трудомъ — Историческій Вѣстникъ, 1902 г., № 9, 66. 709, 770, 772).

239) Гл. № 233 за 1922 г. («Зьнішчэньне беларускіх архіваў на Віцебшчыне») і № 79 за 1923 г. («Становішча архіўных устаноў») — АШ, § 153 і Дадааткі, § 5.

240) АШ, § 131.

доў і толькі нядаўна была зьнесена... У царкве было шмат кніг, у тым ліку старажытных, а таксама рукапісных... Гэтыя кнігі перавезьлі ў Стоўпцы... У аддзеле культуры Стаўпецкага райвыканкому... казалі, што кнігі з Жукаборскай царквы... спалілі». Адзін із качагараў гарадзкой лазьні ў Стоўпцах расказваў, што «Кніг гэтых (якія «звалілі... у качагарку») была... цэлая гара («прайсьці ня было як»). Усялякія там былі — і друкаваньня, і так, ад рукі пісанья. Якім было мо па тысячы год — тоўстыя, шчарнелыя, крыж залачоны пасярэдзіне... І — па кнізе, па кнізе — пачалі падпальваць імі печы. Нас тады чатырох было, качагараў. На зьмену палілі. Больш як на месяц хапіла іх на распал...»²⁴¹ «Больш трох стагодзьдзяў стаяла драўляная царква ў в. Насілава Маладзечанскага раёну. Мела яна свае багатыя архівы, бібліятэку, дзе былі ня толькі рэлігійнага зьместу кнігі і дакуманты, але і сьвецкія. Нехта Раскін аддаў указаньне царкву разбурыць, а ўсё астатняе — згрузіць на падводы, вывезьці і зьнішчыць»²⁴².

Нішчэньні не абмінулі й помнікі эпиграфічнага пісьменства. Для прыкладу назавем камні-«пісанікі» XII ст.: у 1818 г. зь іх былі ўзар-

241) К. Цвірка. Дарога ў сто год — Польша, 1971 г., № 6, бб. 163—164.

242) Г. Каханюўскі. З думкай пра будучае — ЛІМ, № 63/2524 за 11. XII. 1970 г., б. 9.

ваныя Барысаў²⁴³ камень к. с. Кавалі ля Дзісны (у ім быў адбіты верх, пашкодзаны крыж і напіс) і Сьвятаполк-камень (зусім зьнішчаны); у 1880 г. узарваны Барысаў камень к. с. Высокі Гарадзец ля Лукамля (на ім пашкодзаны напіс, а канец яго стаў нячытэльны); у 1937 г. ён і Рагвалодаў²⁴⁴ камень 1171 г. к. с. Дзятлаўка ля был. Друцка былі зусім разьбітыя аманалам і ўжытыя на будаўніцтва шашы Масква—Менск²⁴⁵. У 1932 г. бальшавікі разьбілі й таксама ўжылі на будаўніцтва шашы Вула—Бачэйкава Сакораўскі каменны крыж, пастаўлены ў 1569 г. на беразе воз. Пола к. с. Сакорава (блізка Бешанковічаў) на брацкай магіле 200 беларускіх жаўнераў, што загінулі ў бойцы із маскоўскім войскам Івана Грознага²⁴⁶.

Нішчэньню спадарожнічалі зьнікненьні. Часткава мы ўжо закраналі іх у сувязі із доляй гістарычнай калекцыі Эрмітажнага збору й Нясьвіскага архіву ў 1814—36 гг. Дадамо тут іншыя факты.

243) Полацкага кн. Барыса Усяславіча († 1128 г.).

244) Бацькі Друцкага кн. Глеба, был. (у 1146—51 гг.) Полацкага кн. Рагвалода Барысавіча.

245) В. Ластоўскі. Гісторыя беларускай (крыўскай) кнігі, Коўна, 1926 г., б. 38; Ю. Віцьбіч. Нацыянальныя сьвятыні, Бэрлін, 1944 г., б. 14; Л. Алексеев. Полоцкая земля в IX—XIII вв., б. 231, зноска.

246) Ю. Віцьбіч, там-жа, бб. 15—18.

У 1803 г. із Віцебска ў Пецярбург былі высланыя 9 каралеўскіх прывілеяў г. Віцебску, якія пазьней невядома куды зьніклі²⁴⁷.

Расейскі гісторык і бібліятэкар Полацкай праваслаўнай духоўнай сэмінарыі К. Гаворскі пры перавозе ў 1856 г. із Полацка ў Віцебск бібліятэкі сэмінарыі (был. бібліятэкі Полацкай вуніяткай сэмінарыі ў XVII—XVIII ст.ст.) частку кніг як «непатрэбных і перашкаджаўшых справаздачнасьці» пакінуў у Полацку, дзе яны пасья таго ўсе зьніклі; а із перавезеных ім у Віцебск зьніклі яшчэ 183 назвы й усе рукапісы²⁴⁸, а таксама гістарычныя дакуманты XVI—XVII ст.ст., якія ён у 1858 г. публікаваў у рэдагаванай ім неафіцыйнай частцы «Витебских губернских вѣдомостей» (у №№ 3—8, 12—14, 22—28, 35 і 38)²⁴⁹.

Рукапіс Беларускага летапісу 1570-ых гг. (адзіны дайшоўшы да нас ягоны сьпісак — Быхаўца), перададзены ў 1834 г. уласьнікам рукапісу, абшарнікам двара Магілёўцы Ваўкавыскага пав. А. Быхаўцом, гісторыку Т. Нарбуту ў двор Шаўры Лідзкага пав., у каталёгу бібліятэкі Нарбута, уложаным ім самім

247) АШ, § 204 (А. Сапуновъ. Привилегіи, данныя... г. Витебску — Полоцко—Витебская старина, 1912 г., кнг. 2, б. 327).

248) АШ, § 91.

249) БелСЭ, т. 3, 1971 г., б. 282.

у 1851 г., яшчэ значыцца як існуючы²⁵⁰; у каталёгу-ж, уложаным па арышце й сьмерці гісторыка, у 1864 г., настаўнікам Віленскай расейскай гімназіі М. Сокалавым, яго ўжо няма, і рукапіс летапісу зьнік²⁵¹.

У 1870-ых гг. Віцебскі праваслаўны япіскап патрабаваў ад усіх манастыроў і цэркваў эпархіі перасланьня ў Віцебск помнікаў старога пісьменства²⁵². У 1880 г. В. Лялін²⁵³ паведамаў із Віцебска, што там, у Маркавым манастыры, была паўтарасажнёвая скрыня із якімісь старадаўнімі рукапісамі, але ў тым-жа годзе кудысь зьнікла. Із гэтымі фактамі Л. Аляксеяў²⁵⁴ зьвязвае «бяссьледнае зьнікненьне» прыгадванага намі Архіву старажытных актаў Полацкага княства ў Бельчыцкім манастыры пад Полацкам і «праўдападобна, архіваў іншых манастыроў старажытнае Полаччыны». Мажліва нават, што ўсе яны трапілі ў лік архіваў, прададзеных у 1881—83 гг. у Рыгу.

250) Каталёг гэты Улашчык знайшоў у рукапісным аддзеле Бібліятэкі АН СССР у Ленінградзе — ф. 18, стр. 185.

251) М. Улашчык. Хроніка Выхаўца — ЛІМ, № 20/1969 за 9. ІІ. 1965 г.; яго-ж: Предисловие да Хроніка Выховца, Москва, 1966, 66. 6—10.

252) АІІ, § 103.

253) В. Лялінъ. Витебскій Центральный архивъ, б. 62.

254) Л. Алексеев. Полоцкая земля в ІХ—ХІІІ вв., б. 229.

У Нясвіскім архіве Радзівілаў Я. Палькоўскі²⁵⁵ ў 1881 г. знайшоў інвэнтар друкаў Слуцкай друкарні кн. Людвікі Радзівіл, дачкі патрона пратэстантаў у Беларусі кн. Багуслава. Інвэнтар гэты, уложаны ў 1687 г. «rejestruje (за час ад 1670 г.) 23 pozycje, z których więk-szości nie tylko dziś nie znamy, ale nie możemy zidentyfikować. Z zachowanych i zarejestrowanych przez bibliografię druków możemy jedynie wskazać ok. 11 tytułów»,²⁵⁶ хоць друкарня ў Слуцку была дзейнай яшчэ й пасля 1687 г. А. Мальдзіс, які ў 1970 г. знайшоў той-жа інвэнтар (ці іншы ягоны экзэмпляр) у Львове, пытаецца: «Што хаваецца... за... запісамі» гэтага інвэнтара: «Тэорый рускіх» — экз. 80, «Дзеньнікаў» — 2020, «Школак» — 3091, «Працэсаў» — 1006, «Гаспадароў» — 1.000, «Формулак» — 414, «Табліц гарызантальных» — 100, «Аб злучэньні рэк» — 640, «Хрысьціянскіх заўваг» — 250, «Лемантароў» — 3389? На якой мове ўсё гэта друкавалася? І ці ня тояцца тут невядомыя сёньня творы старой беларускай літаратуры?»²⁵⁷

Перад 1893 г. у Менску зьніклі ўсе гістарычныя дакуманты з архіву Менскай і Тураўскай эпархіі²⁵⁸.

255) J. Poikowski. Notatka o drukach Słuckich — Przegląd bibliograficzno-archeologiczny, т. I, 1881, бб. 86—88.

256) Drukarze, б. 232.

257) А. Мальдзіс. Сьяяды продкаў — ЛІМ, № 56/2517, б. 12.

258) АШ, § 187.

Увогуле, паводля сьведчаньяў з 2-ою паловай XIX ст., беларускія кнігі, рукапісы й дакуманты «ў розныя часы забіраліся рознымі асобамі, які не пакідалі ніякіх сьлядоў прыналежнасьці іх»²⁵⁹ тэй бібліятэцы ці архіву, скуль яны ўзятыя, і «якія дакуманты й кнігі большай часьцю зьнікалі»²⁶⁰. І гэта із такіх старых бібліятэк і архіваў, дзе былі рэзыдэнцыі мітрапалітаў і япіскапаў, як Жыровіцкага²⁶¹, Супрасьельскага²⁶², Пінскага Ляшчынскага²⁶³ манастыроў, і іншых збораў²⁶⁴.

Невядома дагэтуль, калі й пры якіх акалічнасьцях зьніклі шматлікія названыя й неназваныя намі цэлыя старыя беларускія бібліятэкі й архівы, як і пазьнейшыя зборы зь іх, а ў тым — Полацкага Сафійскага сабору, Жыровіцкага базылянскага манастыра, Слуцкага Траецкага манастыра й г. д. Калі ў вайну 1654—67 гг. маскоўскае войска часова заняла Полацак (17. VII. 1654 г.), акупацыйныя ўлады адразу-ж пачалі інвэнтарызацыю маёмасьці. У вадным із іхных інвэнтароў («Сметная кніга» Полацка за 1654 г.) пры апісаньні Сафійскага сабору зазначана, што ў ім ёсьць «пять

259) Там-жа, § 180.

260) Там-жа, § 87.

261) Там-жа, § 180.

262) Там-жа, § 87.

263) Там-жа, § 199.

264) Там-жа, §§ 97, 166, 182, 183, 194 і 195.

265) Відаць, царкоўнаславянскімі, паводля тэрміналёгіі маскоўскага пісара.

сундуковъ съ русскіми²⁶⁵ и съ литовскіми²⁶⁶ и съ латынскіми съ разнымі кнігамі»²⁶⁷. Мы ня ведаем, ці тут былі ўсе кнігі Сафійскай бібліятэкі, як і ня ведаем усёй гісторыі гэтых «сундуковъ»: ці іх не пасьпелі эвакуаваць із Полацка перад прыходам войскаў ворага, ці гэта ўжо трафэі, падрыхтаваныя на вываз у Маскву. Зноў-жа «із Львоўскіх дакумантаў (пра Жыровіцкі манастыр — АК) ... відаць, што яшчэ ў 1886 г. 4867 друкаваных і рукапісных кніг з базылянскай бібліятэкі знаходзілася ў Жыровічах у вялізных шафах, зацягнутых дротам і забітых дошкамі»²⁶⁸. У 1895 г. некаторыя кнігі зь яе трапілі ў Віленскую Публічную бібліятэку, але лёс цэлай бібліятэкі (г. зн. кніг, што тады-ж часова былі перавезеныя ў муры Віленскага Траецкага манастыра, і тых, што засталіся ў Жыровічах²⁶⁹) — невядомы.

Зьніклі канфіскаваныя ў 1930-ых гг. пры арыштах іхных уласнікаў у БССР прыватныя зборы рукапісаў і старадрукаў беларускіх навукоўцаў В. Ластоўскага, А. Шлюбскага й М. Пятуховіча ў Менску, а таксама ў часе 2-ой сусьветнай вайны — збор гісторыка

266) Відаць, беларускімі. «Літоўскімі» кнігамі ў Маскве звалі беларускія.

267) А. П. Сапуновъ. Витебская старина, т. 4, Витебскъ, 1885 г., б. 292.

268) Мальдзіс, там-жа.

269) Цыбуля, там-жа, б. 51.

беларускае літаратуры Р. Зямкевіча ў Варшаве²⁷⁰.

Факты паказваюць, што зьнікалі, як і нішчыліся, кнігі й рукапісы галоўна ў **нацыянальнай беларускай мове** й ня толькі пісьменьнікаў-пратэстантаў ці вуніятаў, але й праваслаўных. В. Сопікаў у пач. XIX ст. апісаў²⁷¹ першую кніжку, выдадзеную пабеларуску ў Нясьвіскай кальвінскай друкарні 20. X. 1561 г.²⁷² — С. Будны «О оправданіи грѣшного чело́вѣка предъ Богомъ». І. Каратаеў ужо ня мог яе знайсці й інфармуе аб ёй²⁷³ паводля Сопікава, які із бібліёграфаў адзін «имѣлъ въ рукахъ эту книгу»²⁷⁴. Першую друкаваную пабеларуску кніжку ў Магілёве — праваслаўнае вучыцельнае эвангельле 1619 г. — бачыў

270) Тут былі старадрукі, пачынаючы ад Ф. Скарыны, і рукапісы XVIII-пач. XX ст.ст. (Генадзь Кісялёў. Загадка беларускай «Энеіды», Мінск, 1971 г., бб. 37—38).

271) Опытъ російской библиографіи... Собранный изъ достовѣрныхъ источниковъ Васильемъ Сопиковымъ, ч. 1, СПб, 1904 г. (выданье 2) бб. LI і 168 (№ 793).

272) Паводля сучаснага студзенскага календара (на кнізе стаяла дата тагачаснага верасьнёвага календара — 11. X. 1562 г.).

273) Описаніе славяно-русскихъ книгъ, напечатанныхъ кирилловскими буквами, т. I, съ 1491 по 1652 г. Составилъ И. Каратаевъ, СПб, 1883 г., № 59.

274) Там-жа, б. 140.

таксама толькі Сопікаў²⁷⁵. Каратаеў²⁷⁶ і іншыя інфармуюць аб ёй паводля яго. Вуніяцкі катэхізм — «Наука, яко вѣрити маеть каждый» — уложаны й выдадзены ў 1628 г. манахамі Віленскага Траецкага манастыра, апісаў у 1-ай пал. XIX ст. І. Сахараў²⁷⁷. Апісаны ім экзэмпляр тады належыў «бібліотекѣ Московскаго типографскаго двора». Ні Каратаеў, ні іншыя бібліёграфы яго ўжо не знайшлі²⁷⁸. Праваслаўны «Трэбникъ», выдадзены ў 1618 г. «В Вилно, в Друкарни Братъской. Працею и старанемъ иноковъ» із асобным катэхізмавым разьдзелам «Наука о седми тайнахъ церковныхъ» (арк. арк. 1—178 першае пагінацыі), напісаным для «презвитеровъ», у 2-ой пал. XIX ст. Каратаеў пры апісаньні²⁷⁹ трымаў у сваіх руках. Цяпер гэтага выданьня няма: захавалася іншае з таго самага году — толькі царкоўнаславянскі тэкст трэбніка, але без катэхізму пабеларуску²⁸⁰. Перад 2-ой сусьветнай вайной у вуніяцкім мітрапалічым архіве пры катэдры сьв. Юрага ў Львове захоўваўся «Кодэкс з далучэньнем справаздач аб манастырскім і школьным жыцьці базылянаў у

275) № 322.

276) № 250.

277) И. П. Сахаровъ. Обозрение славяно-русской библиографіи, т. I, кн. 1, СПб, 1849 г., № 252.

278) Каратаевъ, № 328.

279) Там-жа, № 242.

280) Зернова, там-жа, б. 218.

Жыровічах на Слонімшчыне» (шыфр: Д-9), куды было ўпісана шмат арацыяў студэнтаў Жыровіцкай вуніяцкай калегіі з 1751—52 і 1761 гг.²⁸¹ Па вайне архіў гэты забраны ў Цэнтральны Дзяржаўны гістарычны архіў УССР у Львове (ф. № 201), але «Кодэксу» із арацыямі тут ужо няма²⁸², і. г. д.

Із помнікаў эпіграфічнага пісьменства найбольшая страта — крыж сьв. Афрасіньні Полацкай, зроблены на яе заказ у 1161 г. полацкім ювэлірам Лазарам Богшам. Пры нявыясненых акалічнасьцях «крыж зьнік²⁸³ із спэцперахаваньня Магілёўскага гістарычнага музэю пры заняцьці горада немцамі ў 1941 г.»²⁸⁴

281) Мальдзіс, там-жа, № 55/2516, б. 12.

282) Там-жа, бб. 12—13.

283) Не зважаючы на пісьмовае закліццё на крыжы, забараняючае забіраць яго із Полацка, ужо ў вайну 1514 г., калі «благочестивый государь князь великий Василей Ивановичъ» захапіў Смаленск, «тот честный крестъ во царствующий градъ в Москву привезень» із Смаленска, куды к таму часу ён трапіў незьдома зь якіх прычынаў. У маскоўскай казьне крыж праляжаў да 1563 г. У гэтым годзе Іван Грозны, ідучы вайною на Вялікае княства Літоўскае «и имея надежу... на крестъную силу», каб «победити врага своя», «взя с собою» яго ў Полацк (як сьведчыць пра ўсё гэта Ніканаўскі летапіс пад 1563 г. — Полное собрание русских летописей, т. 13, Москва, 1965 г., б. 347), дзе крыж і быў да 1928 г.

284) Л. Алексеев. Полоцкая земля в IX—XIII вв., б. 127, зноска.

У 1944 г., хутка па заняцці Віцебска савецкім войскам, прафэсару мастацтвазнаўства М. Кацару «у Пакроўскай царкве... пашчасыціла ўбачыць (драўляную — АК) скульптуру Апанаса Філіповіча з датаю 1763 г. із надпісам... Нажаль, скульптуры гэтае тады не ўдалося з сабою забраць. Праз колькі месяцаў яна зьнікла, хутчэй за ўсё, была спалена»²⁸⁵.

Некаторыя із зьнікшых помнікаў пісьменства могуць быць яшчэ адшуканыя, але бальшыня іх, трэба думаць, была зьнішчана ў часе сыстэматычных чыстак бібліятэк, архіваў і музэяў. Бібліёграф А. Шлюбскі, на якога мы тут так часта спасылаемся, з гэтае прычыны пісаў: «Усім, хто працаваў над дасьледаваньнем гісторыі беларускага народу і беларускага краю, прыходзілася і прыходзіцца сустракацца з... нястачай кніжных скарбаў і рукапісаў... якімі ад самых даўных часоў была багата Беларусь... Дасьледчыкі... сочачы па бібліятэках і архівах вялікіх гарадоў Маскоўшчыны ці за рубяжом, з вялікімі мукамі знаходзяць патрэбныя ім матар'ялы, а найчасьцей зусім не ўдаецца знайсці патрэбнага, бо шмат зьнішчана. Гэта сьведчыцца... усімі вучонымі, якія ў сваіх працах дакраналіся Беларусі»²⁸⁶.

²⁸⁵) М. С. Кацер. Народно-прикладное искусство Белоруссии (от первобытного общества до 1917 г.), Минск, 1972, б. 92.

²⁸⁶) АЦ, § 1.

Спробы звароту ў Беларусь помнікаў беларускага пісьменства

Спробы гэтыя пачаліся на самым золаку адраджэння беларускай дзяржаўнасці ў 1917—18 гг. Ужо **Зъезд беларусаў-вайскоўцаў Заходняга фронту**, які адбываўся 18—24 кастрычніка 1917 г. у Менску, у сваёй рэзалюцыі патрабаваў, «каб усе... гістарычныя каштоўнасці, а менавіта: акты, архівы, музэі, эвакуяваныя, а таксама калі-небудзь вывезеныя із Беларусі й былога Віленскага ўніверсытэту, былі вернутыя назад у Беларусь».²⁸⁷⁾ «Поўны зварот эвакуяваных у Расею гістарычных помнікаў культуры, мастацтва... павінен быць праведзены неадкладна па сканчэнні вайны», — пісала (27 кастрычніка 1917 г.) **Вялікая Беларуская Рада ў сваёй адозве да беларускага народу**.²⁸⁸⁾ У чэрвені 1918 г. **Урад БНР** з'явіўся праз свайго консула ў Маскве да расейскага савецкага ўраду із афіцыйнай просьбаю звароту ў Беларусь ейных архіваў.²⁸⁹⁾ Крокі беларускага ўраду былі падтрыманыя зь Вільні й Горадні. «Прэзы-

²⁸⁷⁾ час. «Чырвоны Шлях», Петраград, № 3—4, 25. VIII. 1918 г., б. 20 (гл. таксама перадрук рэзалюцыі ў «Запісы Беларускага Інстытуту Навукі й Мастацтва, Мюнхэн, 1964 г., кнг. 3, б. 164).

²⁸⁸⁾ Ф. Турук. Белорусское движение, Москва, 1921 г., б. 97.

²⁸⁹⁾ Захват памятак старасьвеччыны і мастацтва — газ. «Гоман», Вільня, № 51/247 за 2. VII. 1918 г.

дыюм Беларускае Рады ў Вільні, даведаўшыся, што ў Расеі... адбываецца ліквідацыя эвакуяваных зь Беларусі... культурна-пра-святных устаноў, упаўнаважыў **Горадзенскі Губэрнскі Цэнтральны Камітэт злучаных грамадзянскіх арганізацый** учыніць патрэбныя крокі перад расейскімі і нямецкімі ўладамі дзеля павароту памянутых устаноў у Беларусь і аднаўленьня тут іх чыннасьцяў; а таксама ўзяць на сябе ахарону і рээвакуацыю ўсіх вывезеных з нашага краю культурных цэннасьцяў, гістарычных помнікаў, музэяў, архіваў...». ²⁹⁰) Мажліва, што ў якойсь сувязі із гэтымі захадамі хутка пасья іх «палітычна-прававым пададзелам Беларускага аддзелу ў Камісарыяце нацыянальных справаў» у Маскве быў «апрацаваны» «праект дэкрэту аб звароце помнікаў навукі, літаратуры й мастацтва, вывезеных калі-небудзь із Беларусі» «і перададзены ў Цэнтральны Беларускі Камісарыят для правядзеньня яго ў жыцьцё». ²⁹¹)

Аднак усе гэтыя законныя стараньні беларусаў расейскі савецкі ўрад поўнасьцю зыгнараваў. Таму пазьней, у 1920-ых гг., просьбы звароту былі паўтораныя.

²⁹⁰ Аб паварот культурных цэннасьцяў — Гоман, № 51/247.

²⁹¹ «Чырвоны Шлях», там-жа («Запісы...», б. 165).

У 1925 г. рэктар Беларускага дзяржаўнага ўнівэрсытэту ў Менску праф. У. Пічэта езьдзіў у тагачасную сталіцу УССР Харкаў, каб прасіць Наркамасьветы УССР вярнуць Шчорсаўскую бібліятэку й архіў із Кіева ў Менск ня толькі дзеля таго, што бібліятэка гэтая й архіў беларускія, у Кіеў былі эвакуяваныя часова, але яшчэ й таму, што ўласьнік іхны, граф Храбтовіч, адказаў іх першаму ўнівэрсытэту, які зноў будзе адчынены ў Беларусі. Хоць Наркамасьветы УССР і запэўніў У. Пічэту ў звароце бібліятэкі й архіву,²⁹² нажаль, гэта былі толькі словы.

17—18 студзеня 1926 г. у Менску абрадаваў 1-шы зьезд беларускіх архэолягаў і архэографіаў, скліканы Інстытутам Беларускае Культуры. Абмеркаваўшы на ім прыгадваныя намі рэфэраты пра лёс помнікаў старога беларускага пісьменства, зьезд прыняў у гэтай справе тры рэзалюцыі. У рэзалюцыі № 1, «Аб Літоўскай Мэтрыцы», было сьцьверджана, «што вывучэньне і распрацоўка даных аб мінулым Беларусі... немагчыма бяз сталага і непасрэднага карыстаньня Літоўскай Мэтрыкай»; а таму «Зьезд лічыць неабходным якнайхутчэй перавезьці архіўны фонд Мэтрыкі Літоўскай у БССР».²⁹³) У рэзалюцыі № 2, «Аб беларускіх архіўных фондах за межа-

292) Польшча, 1925 г., № 2, б. 208.

293) ІВК ПЗБАА, Рэзалюцыі, б. 5.

мі БССР», «Зъезд пастанавіў . . . аб звароце архіўных фондаў, што датычацца Беларусі, як, напрыклад — дакуманты і кнігі старых беларускіх архіваў, а ў тым ліку і адарваныя часткі Літоўскай Мэтрыкі, якія раскінуты і знаходзяцца цяпер у был. архіве Земляробства і землябудаўніцтва, у Ленінградзкай Публічнай бібліятэцы, у был. Архэаграфічнай Камісіі, у был. архіве Галоўнага Вайсковага Штабу, у был. Архіве Міністэрства Замежных Спраў у Маскве і ў іншых архіўных установах РСФСР; а таксама і тыя архівы, якія былі эвакуаваны ў час апошняй вайны, як, напр. — архіў Віцебскі і Віленскі і іншыя архіўныя фонды». Апрача таго, «даведаўшыся, што ў архівах Польшчы знаходзіцца значны лік архіўных матар'ялаў XV—XVIII ст.ст., якія па сваім афіцыйным паходжаньні належаць да старых беларускіх архіваў . . . Зъезд лічыць неабходным прасіць Урад БССР аб пастанове пытаньня аб іх звароце».²⁹⁴⁾ У рэзалюцыі № 6, «Аб звароце бібліятэк», «Зъезд пастанаўляе прасіць Інбелкульт зьвярнуцца да ўраду з просьбай аб звароце ў БССР бібліятэк, вывезеных з Беларусі ў розныя часы»²⁹⁵⁾

Ці рабіў што ў гэтай справе тады або калі пазьней Урад БССР, публічна пра гэта нічога

²⁹⁴⁾ Там-жа, бб. 5—6.

²⁹⁵⁾ Там-жа, б. 7.

няведама;²⁹⁶⁾ і ніводная старая беларуская бібліятэка, архіў ці якісь пазьнейшы зь іх збор у БССР дагэтуль ня вернутыя.

Ня чуваць і аб новых спробах звароту з боку АН БССР ці іншых навуковых устаноў.²⁹⁷⁾ Апошнія адно пачалі збіраць цяпер мікрафільмы й фатастаты.²⁹⁸⁾ Як выключэньне,

296) Ведама адваротнае: пасля 2-ой сусветнай вайны прадстаўнікі БССР, паводля сьведчаньня был. дырэктара Беларускага музэю ймя Я. Луцкевіча ў Вільні, адмовіліся забраць із Вільні ў БССР гэты музэй; і шматлікія помнікі пісьменства зь яго перайшлі ў Цэнтральную бібліятэку АН Літоўскай ССР у Вільні — ЛІМ, № 57/2518, б. 13.

297) Часткава да гэтага магла спрычыніцца тая акалічнасьць, што папярэднія рупліўцы гэтых спробаў — дэлегаты зьезду 1926 г. былі рэпрэсаваныя. Старшыні зьезду праф. М. Доўнар-Запольскаму адразу-ж па зьездзе было дадзена да зразуменьня, каб ён сам неадкладна пакінуў БССР, што ён і зрабіў увосені таго-ж 1926 г.; а рэшта сяброў прэзыдыюму, рэфэрэнты й блізу ўсе дэлегаты гэтага першага й тымчасам адзінага ў БССР зьезду беларускіх архэографуў у 1930-ых гг. былі арыштаваныя й высланыя.

298) Інстытутам мовазнаўства імя Я. Коласа АН БССР вядзецца «работа па адшукваньню і падрыхтоўцы фотакопій і мікрафільмаў забытых і раней невядомых помнікаў старажытнай беларускай пісьменнасці: было выяўлена звыш ста старажытных твораў, якія да апошняга часу фактычна яшчэ ня былі ў навуковым ужытку» (А. Жураўскі. Гісторыя беларускай літаратурнай мовы, т. 1, Мінск,

нам ведамы толькі адзін выпадак: у 1965 г. Дзяржаўны гістарычны музей БССР атрымаў ад жыхара г. Львова Т. Максіські 54 дакуманты XVI—XVII ст.ст. з гісторыі Слонімскага й Наваградзкага павеатаў (арыгінальныя лісты й прывілеі в. кн. в. кн. Аляксандра, С. Баторага й Жыгімонта Вазы).²⁹⁹⁾

**Дзе цяпер
помнікі беларускага пісьменства
X—XVIII ст.ст.**

Працэс пошукаў і выяўленьня іх далёка не закончаны: беларускіх дасьледчыкаў тут чакае вялікая праца. Із таго-ж, што нам ведама дагэтуль, можна сьцьвердзіць, што пасьля столькіх выпадкаў гібелі іх у пажарах і войнах, пасьля бясконцых вывазаў і нішчэньняў, у самой Беларусі іх засталася мала, у БССР — яшчэ меней.

У Менску яны захоўваюцца ў Дзяр. бібліятэцы БССР, Фундаментальнай бібліятэцы АН

1967 г., б. 7). Кандыдат гістарычных навук Інстытуту гісторыі АН БССР В. Мялешка ў архівах Варшавы, Кракава, Пазнані й Курніка знайшоў шмат дакумантаў XVI—XVIII ст.ст. з гісторыі Слуцка, Ваўкавыска, Нясьвіжу, Копысі, Магілёва, Стоўпцаў, Шклова, Валожына й інш. гарадоў і мястэчак Беларусі, дагэтуль невядомых гістарычнай навуцы. 25.000 балонак зь іх ён адабраў для мікрафільмаваньня (час. «Беларусь», Мінск, 1963 г., № 10, б. 25).

²⁹⁹⁾ ЛІМ, № 66/2015 за 17. VIII. 1965 г.

БССР, Дзяржаўным гістарычным музэі БССР і Цэнтральным дзяржаўным гістарычным архіве БССР. Дзяржаўна бібліятэка із рукапісных кніг мае ўсяго зь дзясятка багаслужбовых і царкоўна-павучальных помнікаў перапішчыцтва XVI—XVII ст.ст.³⁰⁰) ды гэтулькі-ж старадрукаў XVI ст. з друкарняў Ф. Скарыны ў Празе, Р. Хадкевіча ў Заблудаве й братоў Мамонічаў у Вільні.³⁰¹) Яшчэ меней іх у Фундаментальнай бібліятэцы АН.³⁰²) У дзяржаўным музэі ёсьць невялікая калекцыя дакумантаў XVI—XVIII ст.ст., колькі рукапісных кніг і паасобныя выданьні XVI—XVIII ст.ст. з друкарняў Заблудава, Вільні, Куцейны, Магілёва, Нясвіжу, Горадні, Полацка, Супрасля.³⁰³) Большы збор дакумантаў мае Цэнтральны дзяржаўны гістарычны архіў БССР, створаны ў 1963 г. із фондаў был. Цэнтральнага дзяржаўнага гістарычнага архіву БССР у Магілёве, старажытных актаў ягонага філіялу ў Горадні й Дзяржаўнага архіву Менскай вобласці (тут і ф. 694 — был. Нясвіскага архіву, вывезенага ў 1939 г.³⁰⁴)

300) Працы Інстытуту мовазнаўства АН БССР, вып. 4, Мінск, 1957 г., бб. 70 і 79.

301) БелСЭ, т. 2, 1970 г., б. 326.

302) Там-жа, б. 328.

303) Там-жа, т. 4, бб. 228—229.

304) Невядома аднак, ці сюды перададзены ўвесь Нясвіскі архіў. У савецкіх інфармацыях гэты фонд Радзівілаў, які «складае амаль чатыры вагоны да-

Калекцыю дакумантаў XVI—XVII ст.ст. і старадрукі XVII—XVIII ст.ст. із Горадзенскіх друкарняў мае **Дзяржаўны гісторыка-археалагічны музей у Горадні.**³⁰⁵⁾

Непараўнана болей помнікаў старога беларускага пісьменства ў Вільні. якая пасяля I-ай сусьветнай вайны была пад Польшчаю, а пасяля 2-ой — у межах Літоўскай ССР. Тут рукапісныя кнігі, дакуманты й старадрукі ў беларускай, царкоўнаславянскай, лацінскай і інш. мовах сабраныя ў **Цэнтральнай бібліятэцы АН Літоўскай ССР** і рукапісным адзеле **Бібліятэкі Віленскага ўнівэрсытэту.**

Зборы акадэмічнай бібліятэкі — гэта былыя зборы Віленскай Публічнай бібліятэкі (вывезеныя ў 1915 г. у Расею й вернутыя ў 1945 г. назад), Беларускага музея ймя Я. Луцкевіча ў Вільні (был. прыватнага збору беларускага архэоляга Я. Луцкевіча, ператворанага па ягонай сьмерці, у 1921 г., у грамадзкі музей,³⁰⁶⁾ падпарадкаваны ў 1940—41 гг. АН

кумантаў», мянуецца «фамільным» (час. «Беларусь», Мінск, 1955 г., № 9, б. 32), хоць у навуковай літаратуры за ўласна «фамільныя фонды» Нясвіскага архіву ўважаецца толькі малая ягоная частка, куды, паводля Іконьнікава (т. 1, кнг. 2, бб. 1239—1241), із усіх 254,846 дакумантаў у 1867 г. належала 14.800.

³⁰⁵⁾ БелСЭ, т. 4, б. 19.

³⁰⁶⁾ У музеі былі калекцыі беларускіх старадрукаў XV—XVIII ст.ст. (Трыюдзь каляровая Ш. Фэоля, выданьні Ф. Скарыны й беларускіх друкарняў у

Літоўскай ССР і зусім адаптаваны ёю ў 1946 г.) і некаторых іншых невялікіх калекцыяў. Найбольш коштуўныя помнікі беларускага пісьменства гэтага кнігазбору ў наступных фондах: у першых шасьці спецыяльна пергамінных фондах, якія агулам маюць 1395 дакумантаў (лістоў, наданьняў і прывілеяў в. кн. в. кн. Вітаўта, Аляксандра, Жыгімонта Старога, Жыгімонта Аўгуста, С. Баторага й інш.) — ф. 1 (В-1, был. Віленскай Публічнай бібліятэкі, пач. ад 1187 г.), ф. 2 (РРК, ад 1503 г.), фф. 3 і 6 (В—55 і VK, был. Віленскай капітулы, ад 1414 і 1387 гг.) і фф. 4 і 5 (РК і РК—2, г. зв. 1-ай і 2-ой калекцыі пергамінных дакумантаў, ад XIV і XVI ст.ст.); ф. 19 (РКФ), які мае 329 рукапісных кніг XI—XVIII ст.ст. был. Віленскай Публічнай бібліятэкі (багаслужбовых — Тураўскае эвангельле XI ст., Менскае эвангельле XIV ст. і інш.; кніг

Вільні, Нясьвіжы, Заблудаве, Еўі, Магілёве, Куцейне, Горадні, Полацку, Слуцку), рукапісных кніг XII—XVIII ст.ст. (Словы Хведара Студзіта з 1176 г., ілюстраванае эвангельле Жухавіцкай царквы к. Міра з XIV ст., Жыровіцкі трэбнік 1545 г., беларускія пераклады «Александрый» й «Аповесці пра Баву» XVIII ст. і г. д.), юрыдычных актаў (пач. ад 1507 г.), сфрагістычных і эпиграфічных помнікаў (пячаткі Полацкіх князёў Усяслава Чарадзея з XI ст. і сына ягонага Барыса з 1-ае траціны XII ст., Дарагічынскія сьвінцовыя пломбы з XII—XIII ст.ст. і інш.) і г. д. — В. Глазырын. Беларускі музей у Дільнюсе (ЛІМ, 1941 г., № 7); БелСЭ, т. 2, б. 242.

Сьвятога Пісьма — пяцікніжжа Майсея, кнігі прарокаў, апосталы, апакаліпсы й інш.; твораў айцоў царквы — Яна Залатавуснага, Рыгора Багаслова, Ахрэма Сірына, Рыгора Дваяслова, Дарафея авы й інш.; зборнікаў мастацкай і навуковай літаратуры — чэцьці, а ў тым і Супрасьельская кан. X-пач. XI ст., пацярыкі, пралогі, палеі, хранографы й г. д.); ф. 22 (ВХ) — таксама рукапісныя кнігі был. Віленскай Публічнай бібліятэкі (Летапіс Абрамкі, ізмарагды, мінеі, трэбнікі й г. д.); ф. 21 (VB) — зборы Беларускага музэю ймя Я. Луцкевіча ў Вільні, пасья абрабаванья якога ў 1944 г.³⁰⁷) у ім засталася яшчэ 2.306 рукапісных адзінак перахаванья — кніг, а найболей дакумантаў із былых прыватных архіваў графаў Цішкевічаў (XVI—XIX ст.ст.), Касьцюшкаў (1530—1906 гг.), Сапегаў (1571—1728 гг.), друкароў Мамонічаў (XVI—XVII ст.ст.), Кастравіцкіх (1600—1837 гг.), князеў Радзівілаў (XVII—XVIII ст.ст.), актаў беларускіх манастыроў і цэркваў (1507—1854 гг.) і інш.; а таксама помнікі юрыдычнага пісьменства ў фф. 9 (BF, ад XVI ст.), 18 (B—4, был. Віленскай Публічнай бібліятэкі, ад XVI ст.), 25 (ADK, ад 1496 г.), 122 (BMK, ад 1490 г.) і інш.

У бібліятэцы ўнівэрсытэту ёсьць к. 50 рукапісных трактатаў беларускіх філёзафаў

³⁰⁷) ЛІМ, № 57/2518, б. 13.

XVII—XVIII ст.ст. у лацінскай мове,³⁰⁸) колькі старадрукаў, пасобныя актавыя кнігі XVI—XVII ст.ст.³⁰⁹)

Але галоўныя зборы помнікаў старога беларускага пісьменства, як гэта мы ўжо часткава паказлі, знаходзяцца паза Беларусьсю³¹⁰) — на Украіне, у Польшчы, а пераважна

308) БелСЭ, т. 4, б. 26.

309) 450 год беларускага кнігадрукавання, АН БССР, Мінск, 1968 г., бб. 139 і 150.

310) Тут трэба дадаць, што ў **был. Рыскім гарадзкім архіве**, ф. 2 (цяпер — Вонкавы архіў Рыскага магістрату, ф. 2, у **Цэнтральным дзяржаўным архіве Латвійскай ССР**) захаваліся ў беларускай мове арыгіналы гандлёвых умоў і дыпламатычных лістоў XIII—XVI ст.ст. паміж Полацкам (у некалькіх — Віцебскам і Смаленскам) і немцамі Рыгі й ганзейскіх гарадоў. Паводля аднаго із публікатараў іх, А. Жарашкевіч, толькі за апошнюю траціну XV ст. у архіве іх болей за 70 (Археаграфічны ежгоднік за 1965 г., Москва, 1966 г. б. 328). Невялікія калекцыі беларускіх старадрукаў ці паасобных рукапісаў, часта арыгінальных, унікальных ці рэдкіх, выяўленыя ў бібліятэках заходняе й паўдзённае Эўропы, куды яны ў свой час трапілі рознымі дарогамі. Назавем тут бібліятэкі **Брытанскага музэю ў Лёндане (British Museum)**, дзе ёсць некаторыя выданьні Ф. Скарныны й беларускіх друкарняў кан. XVI—XVII ст.ст. (а ў тым і Слуцкай друкарні Радзівілаў), із унікальных кніг — беларускі буквар выданьня Віленскага праваслаўнага брацтва ў 1640 г.; **Упсальскага каралеўскага ўніверсітэту ў Швэцыі (Kungl. Universitets Bibliot.)**, якая мае экзэмпляр

ў Расеі. Да ўжо сказанага пра гэта застаецца дадаць, што пасьяля розных (дасюлешніх) рэарганізацыяў бібліятэк, архіваў і музэяў яны сабраныя ў наступных важнейшых украінскіх, польскіх і расейскіх сховішчах.

На Украіне: у Кіеве — у Дзяржаўнай Публічнай бібліятэцы УССР (был. Усенароднай бібліятэцы Украіны), куды ў 1924—25 гг. із Кіеўскага ўнівэрсытэту былі перададзеныя (мы ня ведаем, ці поўнасьцю) Шчорсаўскія бібліятэка й архіў графаў Храбтовічаў, а ў 1927 г. — зборы Кіеўскіх духоўнай акадэміі й манастыроў;³¹¹⁾ у Львове — у Дзяржаўным

Статуту Вялікага княства Літоўскага рэдакцыі 1588 г., «Лексиконь» П. Бярынды, 1653 г., Куцейна, і інш. і 5 выданьняў невядомых да 1951 г. бібліяграфіі; Аксфордзкага ўнівэрсытэту ў Ангельшчыне (Bodleian Library), дзе, спаміж іншых, ёсьць 9 невядомых да 1951 г. беларускіх старадрукаў 1574—1644 гг. ды колькі помнікаў XVI—XVII ст.ст. рукапісных (арыгінал ліста С. Буднага да ангельскага рэфармацыйнага дзеяча Джана Фокса з 1574 г., слоўнік XVII ст.); а таксама й бібліятэкі Ватыкану, был. Каралеўскую ў Бэрліне, Кэмбрыджскага ўнівэрсытэту ў Ангельшчыне, архібіскупа Марша ў Дубліне, Нацыянальную ў Парыжы, Каралеўскую ў Капэнгагене, Middle Temple у Лёндане, Landesbibliothek у Гоце (Gotha, Нямеччына), народныя ў Белградзе й Сафіі й беларускую ймя Ф. Скарыны ў Лёндане.

311) Известия Академии Наук ВССР, Минск, 1955 г., № 5, б. 66; Проф. д-р Н. Полонська-Василенко. Українська Академія Наук (Нарис історіі), ч. 1 (1918—1930), Мюнхен, 1955, 65 91—92.

музеі ўкраінскага мастацтва (дзе ёсць беларускія рукапісы й к. 100 старадрукаў із 20 беларускіх друкарняў, сабраных у 1905—08 гг. у Беларусі дырэктарам музею І Сьвяціцкім),³¹²⁾ **Бібліятэцы АН УССР** (дзе частка былых збораў бібліятэкі Асалінскіх) і **філіяле Цэнтральнага дзяржаўнага гістарычнага архіву УССР** (ф. 201 і інш.).

У Польшчы: у **Варшаве** — у **Нацыянальнай бібліятэцы** (Biblioteka Narodowa, был. Варшаўская Публічная бібліятэка), дзе ў часе 2-ой сусьветнай вайны згарэла большыня ранейшых збораў рукапісаў і старадрукаў, але куды перайшлі зборы графаў Красінскіх, графаў Замойскіх, зьліквідаванай бібліятэкі Пярэмыскай вуніацкай капітулы й інш.; **Галоўным архіве старажытных актаў** (Archiwum Główne Akt Dawnych, был. Каронны); у **Кракаве** — у **бібліятэцы Нацыянальнага музею** (Museum Narodowy, у былых зборах князёў Чартарыйскіх); у **Курніку** к. Пазнані — у **Бібліятэцы Польскай АН** (был. графаў Дзялынскіх³¹³⁾ і ў **Пазнані** — у **Бібліятэцы Рачынскіх**, таксама моцна ўцярпелай у часе 2-ой сусьветнай вайны.

Беларускія старадрукі XVI—XVIII ст.ст. ёсць і ў **Ягайлаўскай бібліятэцы ў Кракаве**

312) Польшча, 1968 г., № 3, б. 250.

313) АШ, § 255; А. Мальдзіс. Тры месяцы..., б. 236.

й бібліятэках Нацыянальнага інстытуту імя Асалінскіх Польскай АН і ўнівэрсытэту ўва Уроцлаве,³¹⁴ а рукапісы — у бібліятэцы Варшаўскага ўнівэрсытэту.³¹⁵

У Расеі: у Маскве — у Дзяржаўнай бібліятэцы СССР, у зборах был. Маскоўскай Публічнай бібліятэцы пры Румянцаўскім музэі (фф. 256 і 152) і зборах Нікіфаравых (ф. 199), І. Ціханравава (ф. 299), В. Ундольскага (ф. 310), Т. Бальшакова (ф. 37) і г. д.; бібліятэцы Дзяржаўнага гістарычнага музэю СССР, у зборах был. Сынадальнай (Патрыяршай) бібліятэкі (ф. 80370) і зборах графа А. Уварава, І. Царскага, Е. Барсава, А. Хлудава, А. Чарткова, П. Шчапава й г. д.; Цэнтральным дзяржаўным архіве старажытных актаў, у зборах кніг Літоўскай Мэтрыкі (ф. 389), был. Бібліятэкі Маскоўскай Сынадальнай друкарні (ф. 381), был. Маскоўскага Галоўнага архіву міністэрства замежных спраў (ф. 181), у ф. 1250 і інш.; у Ленінградзе — у Дзяржаўнай Публічнай бібліятэцы імя Салтыкова-Шчадрына (был. Пецярбургскай Публічнай бібліятэцы), дзе цяпер і былыя зборы із помнікамі беларускага пісьменства Пецярбургскай духоўнай акадэміі (ф. 573), Расейскага Архэалягічнага таварыства (ф. 659), Бычковых (ф. 120), М. Пагодзіна (ф. 588), Ф. Талстога й г. д.; **Бібліятэцы АН СССР** (і як асобнай

314) Кніга, сб. 8, 1963 г., бб. 293—295.

315) Мальдзіс, там-жа, бб. 204—206.

частцы яе — **Архіве Ленінградзкага аддзелу Інстытуту гісторыі АН СССР**), куды да ранейшых збораў был. Бібліятэкі **Пецяярбургскай АН далучанья зборы был. Пецяярбургскай Архэаграфічнай камісіі (ф. 2) і інш.; Цэнтральным дзяржаўным гістарычным архіве (ф. 834 — был. Пецяярбургскага Сыноду, і інш.) і ў Новасібірску — у Дзяржаўнай Публічнай Навуковай бібліятэцы Сібірскага аддзелу АН СССР (у вабодвых зборах М. Ціхамірава).**

Найбольшыя зборы беларускіх старадрукаў сабраныя ў ваддзелах рэдкай кнігі Дзяржаўнай бібліятэкі СССР і Дзяржаўнага гістарычнага музэю СССР у Маскве, Дзяржаўнай Публічнай бібліятэкі ймя Салтыкова-Шчадрына ў Ленінградзе; меншыя — у Бібліятэцы АН СССР у Ленінградзе й Цэнтральным дзяржаўным архіве старажытных актаў у Маскве.

Помнікі старога беларускага пісьменства ёсьць і ў іншых сховішчах СССР — у бібліятэках **Ленінградзкага³¹⁶ й Саратаўскага³¹⁷ ўні-**

316) Да папярэдніх інфармацыяў дадамо: В. Н. Перетц. Украінськы та білоруськы стародрукі в бібліотеці Ленінградскаго універсітету — Бібліялагічны вiсты, Київ, 1924 р., чч. 1—3, бб. 168—178. У 1963—69 гг. сюды із савецкай поўначы дадаткова прывезена 15 кніг XVI—XVII ст.ст., выдадзеных у друкарнях Вільні, Магілёва, Куцейны й Заблудава (А. Х. Горфункель. Каталог книг кирилловской пе-

вэрсытэтаў, у Дзяржаўным архіве Калінін-
скай вобласці³¹⁸ і г. д. Іх знаходзяць яшчэ
цяпер так далёка ад Беларусі, як на самай
поўначы Архангельскай вобласці й Комі
АССР,³¹⁹ к. воз. Байкал у Бурацкай АССР³²⁰ і
іншых месцах.

чати 16—17 веков, Ленинград, 1970 г., №№ 5, 16, 18,
21, 23—25, 34, 37, 126, 136, 242, 243, 249 і 192).

317) Ю. Кузнецова. Українськи та білоруськи ви-
дання XVI—XVII ст.ст. у бібліотеці Саратовського
університету — Бібліологічні вісти, 1928 р., № 1,
бб. 33—38.

318) Археографический ежегодник за 1960 год,
1962 г., б. 215.

319) Труды Отдела древнерусской литературы
Института русской литературы АН СССР, т. 15, 1958
г., б. 408.

320) Археографический ежегодник за 1960 год, бб.
218 і 369.

Некаторыя скарачэнні

АВАК — Акты, издаваемыя Виленскою комиссією для разбора древнихъ актовъ, Вильна

АЗР — Акты, относящіеся къ исторіи Западной Россіи, собранныя и изданныя Археографическою комиссією, СПб

АСД — Археографическій сборникъ документовъ, относящихся къ исторіи Сѣверо-Западной Руси, издаваемый при Управленіи Виленскаго учебнаго округа, Вильна

АШ — Альгэрд Шлюбскі. Доля кнігасховаў і архіваў зямель крыўскіх і был. Вялікага князства Літоўскага, Коўна, 1925 г. (адбітка із час. «Крывіч», 1925 г., № 9/1, бб. 19-68).

БелСЭ — Беларуская Савецкая Энцыклапедыя, АН БССР, Мінск

Добрянскій — Ф. Н. Добрянскій. Описаніе рукописей Виленской Публичной бібліотеки, Вильна, 1882 г.

ІВК ПЗБАА — Інстытут Беларускае Культуры. Працы Першага Зьезду Дасьледчыкаў Беларускае Археалёгіі і Археаграфіі 17-18 студзеня 1926 году. У Менску — 1926.

Иконниковъ — Опытъ русской историографии В. С. Иконникова, т. 1, книга 1 и 2, Киевъ, 1891—1892 г.

ИЮМ — Историко-юридическія матеріалы, извлеченныя изъ актовыхъ книгъ губерній Витебской и Могилевской, хранящіяся въ Центральномъ архивѣ въ Витебскѣ, Витебскѣ

Книга — Книга. Исследования и материалы, Москва

ЛИМ — газ. «Літаратура і Мастацтва», Мінск

Польша — час. «Польша», Мінск

РИБ — Русская Историческая Библиотека

ЭС — Энциклопедическій словарь... издатели: Ф. А. Брокгаузъ, И. А. Ефронъ, СПБ

LE — Lietuvių Enciklopedija, New York

З Ь М Е С Т

Пісьмовыя сьведчаньні пра беларускія бібліятэкі й архівы XII—XVIII ст. ст.	5
Сьведчаньні пра гібель помнікаў пісь- менства	26
Вывазы помнікаў пісьменства із Беларусі	30
Нішчэньне помнікаў пісьменства	49
Спробы звароту ў Беларусь помнікаў беларускага пісьменства	67
Дзе цяпер помнікі беларускага пісьмен- ства X—XVIII ст. ст.	72
Некаторыя скарачэньні	83

ВЫБРАНЬЯ КНІГІ І АРТЫКУЛЫ АЎГЕНА КАЛУБОВІЧА:

1. Мова ў гісторыі беларускага пісьменства. Ч. 1. Мюнхэн — Лёндан, 1974—1975. — 84 с.
2. Мова ў гісторыі беларускага пісьменства. Ч. 2. Кліўленд: Друкаваў Мікола Прускі, 1978. — 238 с.
3. «Айцы» БССР і іх лёс = «Fathers» of the B.S.S.R. and their fate / Аўген Калубовіч. — Клыўленд, 1985. — 72 с.
4. Акт 25 сакавіка і адраджэнне Нацыянальнай Беларускай Культуры. — Беласток: Выдавецтва імя У. Ігнатоўскага, 1988. — 16 с.
5. Беларуская Народная Рэспубліка. Сучасныя праблемы беларускае вонкавае палітыкі. — [Нью Ёрк], 1952. — 17 с.
6. Выпіскі з крывіцкае літаратуры. Падручнік для сярэдніх школаў. Сшыток 1: Вусная народная творчасць / Укл. А. Калубовіч. — Рэгенсбург, 1946. — 42 с.
7. Крокі гісторыі: Даследаванні, артыкулы, успаміны / Біягр. нарыс і спіс публ. І. Каханойскай. — Беласток — Мн. — Вільня: ГаМакс, 1993. — 285 с. — ISBN 5-340-01437-1
8. На крыжовай дарозе = On the Way of the Cross: успаміны / Аўген Калубовіч; Уступ Dr. Roger Horoshko. — Клыўленд: выдадзена коштам аўтара, 1986. — 252 с.
7. На крыжовай дарозе: Творы з эміграцыі / Аўген Калубовіч; Уклад. і прадм. Я. Лецкі. — Мн.: ВЦ «Бацькаўшчына», 1994. — 318 с.

8. Паэтычная стылістыка: Падручнік для сярэдніх школаў / А. Верасень. — [Міхельсдорф]: «Крыніца», 1947. — 4 сшыткі
9. Пясьняр свабоды й красы: (У 30-я ўгодкі сьмерці Максіма Багдановіча) / А. Верасень; Выданьне Беларускае гімназіі. — Баварыя: выдавецтва «Крыніца», 1947. — 35 с.
10. Пясьняр свабоды й красы: (У 30-я ўгодкі сьмерці Максіма Багдановіча). Беларускі сьвет, НЁ — 1979, № 6(75)
11. Янка Купала і Якуб Колас. 1882—1982: Вянок успамінаў пра іх / Укл. і рэд. А. Калубовіч. — ЗША, 1982. — 81 с.
12. «Айцы БССР» і іхны лёс. — Кліўленд, 1982. 2-е выд.: Кліўленд, 1985.
13. Мікола Шчаглоў (Куліковіч). Беларускі сьвет, НЁ — 1984, № 15 (44).

**КНІГІ, ЯКІЯ ВЫШЛІ Ё ВYДАНЬНІ
«БЕЛАРУСКІЯ ВЕДАМАСЬЦІ» І БВТА**

1. Зянон Пазьняк. Камунізм як форма рускага імперыялізму. – Нью-Ёрк, «Беларускае Выдавецкае таварыства ў Амэрыцы», 2000 г.
2. Зянон Пазьняк. Новае стагоддзе. – Варшава, 2002 г.
3. Зянон Пазьняк. Гутаркі з Антонам Шукелойцем. – Варшава, 2003 г.
4. Зянон Пазьняк. Вялікае Княства. – Нью-Ёрк, «Беларускае Выдавецкае таварыства ў Амэрыцы», 2005 г.
5. Зянон Пазьняк. Вялікае Княства (2-е выданьне). – Варшава, «Беларускія Ведамасьці», 2005 г.
6. Зянон Пазьняк. Беларуская-Расейская вайна. Belarus is eastern outpost. – Варшава, 2005 г.
7. Зянон Пазьняк. Прамаскоўскі рэжым альбо як адбываецца разбурэньне Беларусі. – Нью – Ёрк, «Беларускае Выдавецкае таварыства ў Амэрыцы», 2005 г.
8. Зянон Пазьняк. Прамаскоўскі рэжым альбо як адбываецца разбурэньне Беларусі (2-е выданьне). – Варшава, «Беларускія Ведамасьці», 2005 г.
9. Сяргей Навумчык. Сем гадоў Адраджэньня альбо фрагменты найноўшай беларускай гісторыі (1988 – 1995). – Варшава, 2006 г.
10. Галіна Пазьняк. Беларусь у сэрцы. – Варшава, 2007 г.
11. Зянон Пазьняк. Нацыянальныя каштоўнасьці. – Варшава, 2007 г. (Містыфікацыя. Выдадзена ў Беларусі, 1/16 д.а., 60 с.).
12. Зянон Пазьняк. Дарога. – Варшава, 2007 г.

12. Зянон Пазьняк. Развагі. Канцэпцыя новага Беларускага Адраджэньня, кн 1, артыкулы і матэр'ялы (1990—III.1996). – Варшава, 2007 г.
14. Парсіваль (2-е выданьне). – Варшава, 2009 г.
15. Зянон Пазьняк. Нацыянальныя каштоўнасьці. – Варшава, 2009 г. (1/32 д.а., 192 с.)
16. Зянон Пазьняк. Цяжкі час. Канцэпцыя новага Беларускага Адраджэньня, кн 2, артыкулы і матэр'ялы (IV.1996—2002). – Варшава, 2010 г.
17. Зянон Пазьняк. Цяжкі час. Працяг. Канцэпцыя новага Беларускага Адраджэньня, кн 3, артыкулы і матэр'ялы (2003–2010). – Варшава, 2010 г.
18. Сяргей Навумчык – Зянон Пазьняк. Дэпутаты Незалежнасьці. – Варшава, 2010 г.
19. Зянон Пазьняк. Дэкларацыя – першы крок да Незалежнасьці. – Варшава, 2010 г.
20. Зянон Пазьняк. Сэсія Незалежнасьці. – Варшава, 2011 г.
21. Зянон Пазьняк. Незалежнасьць Беларусі. 20 гадоў. – Варшава, 2011 г.
22. Зянон Пазьняк, Валеры Буйвал. Абарона Курапатаў. Народны Мэмарыял. – Варшава, 2012 г.
23. Зянон Пазьняк. Добрая фатаграфія. – Варшава, 2012 г.
24. Галіна Пазьняк. Менскі гарсавет у пэрыяд нацыянальнай рэвалюцыі (1990-1991). – Варшава, 2012 г.
25. Зянон Пазьняк. Тэрра Дэй. – Варшава, 2014 г.
26. Zenon. OJCZYŻNA WIECZNA. – Warszawa, 2014
27. Аўген Калубовіч. МОВА Ў ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСКАГА ПІСЬМЕНСТВА. (Прадмова да факсіміле – Зянон Пазьняк). Варшава «Беларускія Ведамасьці», 2015 г.,

ISBN 978-83-935476-2-3



2. Кніга, якая гарэла ў вагні. (Фота З. Пазьняка)

АЎГЕН КАЛУБОВІЧ.
МОВА Ў ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСКАГА ПІСЬМЕНСТВА.

ФАКСІМІЛЬНАЕ
НАВУКОВА-АСЬВЕТНІЦКАЕ
ВЫДАНЬНЕ

Аўген Калубовіч. МОВА Ў ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСКАГА ПІСЬМЕНСТВА.

Частка I. Факсімільны друк з выданьня: Мюнхэн–1974–1975–Лёндан.

Прадмова да факсіміле і выдавец: – Зянон Пазьняк. Выданьне:

Варшава „Беларускія Ведымасьці”, 2015 г., 96 с. 1/64 д.а.,

наклад 500 ас.

ISBN 978-83-935476-2-3

Сканаваньне, прадмова, схема макету, укладаньне – Зянон Пазьняк

Кампутарны склад па макету – Робэрт Стаховіч

Друк – QLCO

Наклад – 500 ас.

Аддрукавана ў лістападзе 2015 г. у Варшаве.

Папера афсэтная фармат 105x148, 1/64 д.а.

Ул. друк. арк. 1,5

Надрукавана пры грашовай падтрымцы
Беларускай Фундацыі імя Рамуальда Траўгута ў Варшаве
і на сродкі выдаўца факсімільнага выданьня.

Варшава, «Беларускія Ведамасці», 2015 г.

